

ЗОК-1
1844

05
222678


«РАБОТНІЦЫ і СЯЛЯНЦЫ» – ПЯЦЬДЗЕСЯТ ГОД



работніца
і сялянка

11 1974

+прилоги.



Мы павін-
ны далучыць
мільёны пра-
цоўных жан-
чын у гора-
дзе і вёсцы да
ўдзелу ў на-
шай бараць-
бе, і асабліва
да справы ка-
муністычнай
перабудовы
грамадства.

У. І. ЛЕНІН

Пралятары ўсіх краін, яднайцеся!

**рабочница
и селянка**

№ 11 ЛІСТАПАД
1974

ШТОМЕСЯЧНЫ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ
І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ
ВЫДАЕЦЦА З ЛІСТАПАДА 1924 г.

Выдавецтва ЦК КП Беларусі

З ОК-1
1844

Янка КУПАЛА

Дзве сястры

На тутэйшай зямлі
Дзве сястрыцы жылі,
Як забытыя ў лесе каліны;
Жыватворных крыніц—
Не было для сястрыц,—
Яны вялі і сохлі націнай.

Як надыдзе вясна,
У чыстым полі адна
Аж да восені сілы губляла,
А сцюдзёной зімой
У хціне курной
Кужаль прала, снавала
і ткала.

А другой з году ў год
Выядай, як той крот,
Дым фабрычны дзяўочыя
вочы;
А дзяўочу красу,
Нібы тую расу,
Піў цагляны падвал
цёмнай начай.

Сярод гора і мук
З працы гнулася ў крук
Так адна, як ад ветру
каліна,
Ды пяяла з нуды,
З непацешнай бяды:

Ах, ты, доля-няволя
жанчыны!

А другая ў людзей
Гадавала дзяцей,
Не зазнаўши прасветлай
часіны,
Ды таксама скроў сон
Чуцен быў яе стогн:
Ах, ты, доля-няволя
жанчыны!

Ой, настаў ужо час
Пашукаць іншых крас,
Як дагэтуль вы мелі,
сястрыцы!
Голос ваш малады,
Адчураўшысь нуды,
Забурліць хай бунтарскай
крыніцай!

Годзе кіснуць, мадзець.
Песні смутныя пець,—
Ладзіць новую час
гаспадарку!
Казкі новыя ў свет,
Дум палаючых цвет
Кінь, сялянка, з сястрой
прапалетаркай!

6 кастрычніка 1924 г.

Алесь ЗВОНАК

Беларускія жанчыны

Не гартаў я фаліянтаў пажаўцеляя старонкі,
Не шукаў пра вас паданняў,
пыл стагоддзяў не страсаў.
Чуў я змалку плач ваш горкі,
чуў я смех ваш срэбразвонкі,
Беларускія жанчыны — неўміручая краса!
Станам — зграбныя бярозкі,
што павыбеглі край руні,
Замест воч — асколкі неба
яснай чэрвеньскай пары;
Валасы — ручайкі лёну,
галасы — напеў шматструнны,
А усмешкі — водбліск ясны санцевайнае зары...
Вы зазналі дым і попел,

спусташэнне лютых войнаў,
Хлеб з бядою-лебядою, лёс салдаткі-удавы;
Вы трывожна сустракалі

век дваццаты неспакойны;

Не схілялі ў час нашэсця непакорнай галавы.
Вам знаёмы кроў і порах,

партызанская сцяжыны,

Помсты жар у сэрцах добрых,
дзе б каханню гнёзды віць;

Вы на смерць ішлі без страху,

беларускія жанчыны,

У імя Радзімы светлай, міру, шчасця і любві!
Вы умелі быць гразою. Чырванець умелі ружай.

Рассыпаць добра алмазы.

Карчаваць карэнне зла.

Гэта ваша бессмяротнасць

увасоблена ў Харужай,

З вашай мужнасцю Мазанік меч дамоклаў узніял!

Вы — пачатак прыгажосці,

вы — жыцця першапрычына,

Бачу будучыню вашу я ў служэнні харастру.

Я цалую ваши руکі, беларускія жанчыны!

Я схілюю перад вамі ў знак пашаны галаву!




Дзень нараджэння

Сёння ў «Работніцы і сялянкі» свята — яе дзень нараджэння, яе пяцідзесяцігоддзе. Свята ўсіх работніц, сялянак, інтэлігентак Беларусі, у чый дом кожны месяц прыходзіць часопіс, чыю працу ўслаўляе ён на сваіх старонках, каму прысвячае і вершы, і песні.

Сёння, калі мы трymаем у руках свежы нумар часопіса з лічбай «50», з асаблівым хвальваннем думаем пра той дауні лістападаўскі дзень 1924 года, калі ў цеснія фабрычных цехі і курных сялянскіх хаты прыйшоў тоненкі сыштачак са

сціплай шэрай вокладкай — першы нумар «Беларускай работніцы і сялянкі». З вокладкі, стоячы пад чырвоным сцягам, радасна глядзелі ў далечынъ дзве жанчыны-працаўніцы, дзве сястры — работніца і сялянка.

Давайце прыгадаем, які гэта быў час. Толькі-толькі адзначыла сваё сямігоддзе Савецкая ўлада. Яшчэ панавала разруха. Яшчэ арудавалі ў вёсках кулакі. Яшчэ больш 80 працэнтаў беларускіх жанчын былі непісменныя. Але ўжо ўваходзіла ў сілу новае жыццё. Ужо нарадзіліся слова «жансавет», «дэле-



I

гатка», «лікбез», ужо далучалася да магутнай стваральнай плыні жаночая грамадскасць, бо Уладзімір Ільіч Ленін, Камуністычна партыя вучылі, што без мільёнаў і мільёнаў работніц і сяляннак справу Савецкай улады нельга давесці да канца.

Вось у такі час ЦК Кампартыі Беларусі прыняў рашэнне выдаваць часопіс — орган аддзела па працы сярод жанчын ЦК КПБ.

Паехалі на фабрыкі і ў вёскі работнікі жанадзела ЦК, каб прывезці ў рэдакцыю самыя апошнія навіны. Прыслала артыкул «Ленінская партыя і Кастрычніцкая рэвалюцыя» Н. К. Крупская. Накіраваў беларускім жанчынам сваё віншаванне аддзела работніц ЦК Расійской Камуністычнай партыі. Схіліўся над аркушам паперы Янка Купала, складаў верш для першага нумара часопіса: «Казкі новыя ў свет, дум палаючых цветкін, сялянка, з сястрой пралетаркай!»

«Мэта часопіса,— пісалася ў артыкуле «Ад рэдакцыі»,— пранікнуць ва ўсе куткі нашай сялянскай, яшчэ малапісменнай Беларусі, абуджаць свядомасць працоўных жаночых мас, клікаць іх на актыўную працу, арганізоўваць іх вакол нашых жанадзелаў, дэлегацкіх сходаў, растлумачваць сялянцы-бяднячы сутнасць камуністычнага руху, клікаць яе ў партыю, знаёміць з жыццём і бытам работніцы і ўмацоўваць між імі братні саюз».

Вернасць гэтай мэце часопіс пранёс праз гады. Ен клікаў да новага жыцця работніц і сяляннак. Ен дапамагаў ім вучыцца і выхоўваць дзяцей. Ен крохчы з імі па будоўлях першых пяцігодак, завітваў у першыя камуны і калгасы, заўважаў і прапагандаваў рысы новага быту, новыя звычай і абрауды. Да яго работы далучаліся тысячи перадавых жанчын рэспублікі — жансаветчыц, членаў дэлегацкіх сходаў, дэпутатаў, селькорак.

Старонкі часопіса тых гадоў (з 1931 па 1941 год ён называўся «Работніца і калгасніца Беларусі») — нібы старонкі біяграфіі савецкай жанчыны, якая ўсім сэрцам прыняла палітыку Камуністычнай партыі і Савецкай дзяржавы, усёй істотай пачягнулася да новага жыцця, усе свае сілы аддавала будаўніцтву сацыялізму.

Сціпла апранутыя, у чырвоных касынках глядзяць сёняня на нас з часопісных аркушоў жанчыны, чию справу з гонарам працягвае новае пакаленне. Работніца запалкавай фабрыкі з Нова-Барысава, дэлегатка — камуністка Надзея Ляўданская, якая пазней працевала загадчыцай аддзела аховы працы Наркампрацы БССР. Сялянка са Слуцкай акругі Вольга Капа-

цэвіч, член ЦВК БССР, легендарная жанчына, якой быў прысвечаны фільм «Арліна крыніца». Зона Рачок, адна з першых трактарыстак Беларусі, паслядоўніца Паши Ангелінай. Незабытая Вера Харужая. Адваяная Аляксандра Федасюк. Анастасія Бурава, якая адной з першых у рэспубліцы была ўзнагароджана ордэнам Леніна.

Такімі ж сціплымі, працавітымі былі і самі работнікі рэдакцыі. Загадчыца жанадзела ЦК КПБ, першы рэдактар Марыя Муратава, рэдактары ў пазнейшыя гады Галіна Рагазінікава, Марыя Волгіна, адказны сакратар Варвара Хмялеўская, селькорка, каму партыя даручыла важны ўчастак работы ў часопісе і з чым яна паспяхова справілася. Многія іх калегі, якія прыйшлі ў часопіс ад станка і плуга і асвоілі журналістическую справу. Пастаяннымі аўтарамі часопіса былі Янка Купала, Якуб Колас, Кузьма Чорны, Змітрок Бядуля, Паўлюк Трус і многія іншыя пісемнікі і паэты.

Як і ў мірнай працы, на франтах Вялікай Айчыннай вайны беларускія жанчыны паказалі высокія прыклады героязму, адданасці сацыялістычнай Радзіме. Імёны Арыядны Казей, Марыі Осіпавай, Зіны Тусналобавай, Фрузы Зяніковай, Галіны Дакутовіч і соцені іх баявых сябровак золатам заляялі на старонках пасляваеннай «Работніцы і сялянкі». І сёняня тэма героязму, патрыятызму савецкіх жанчын, выхавання маладога пакалення на прыкладах жыцця ветэранаў партыі, рэвалюцыі, вайны — вядучая ў часопісе. Як нязменнай застаецца і тэма працы — нахнёны, стваральнай працы, якая раскрывае ў нашых жанчынах іх самыя найлепшыя рысы — ідэйнасць, настойлівасць, таварыскасць, пяшчотнасць. І тэма мацярынаства, якое наша дзяржава прызнала сацыяльной функцыяй жанчыны і ахоўвае яго, вялізнымі клюпатамі акружает маці і дзіцяці.

«Работніцы і сялянцы» — пяцьдзесят. Пасталела яна, вырасла не толькі якасна, але і колькасна — з трох тысяч экземпляраў у першы год выдання да 10—12 тысяч даваенных, 180 тысяч да свайго саракагоддзя, а сёняня выдаецца амаль паўмільённым тыражом. Больш за сто тысяч экземпляраў ідзе за межы рэспублікі.

Але хіба не маладая яна, наша «Работніца і сялянка»? Пагартайце старонкі — і вы ўбачыце радасныя жаночыя твары з маладымі ўсмешкамі. Паглядзіце наўкола, на нашых цудоўных жанчын, і вы зразумеете, чаму не старэе часопіс.

ВЕРА

Гэта быў не той колішні вясковы попік, якога лёгка перамагалі ў шумных і вясёлых дыспутах камсамольцы дваццатых гадоў. Гэты працаведнік спасцігаў майстэрства рыторыкі ў дзвюх духоўных акадэміях і мог без запінкі шпарыць на памяць цэльяя старонкі з «кайцоў царквы» і з Гегеля. Ураджэнец тутэйшых мясцін, прыехаў сюды ратаваць ад боскага гневу сваіх няшчасных землякоў, якія зусім забылі дарогу ў царкву. Не малады і не стары, даволі прыгожы з твару. Яго вочы гарэлі цымяным фанатычным агнём, і трymаўся ён ганарыста і незалежна.

— Прыйшоў пазнаёміца з гаспадыніяй раёна. Бо працаваць нам разам.

Яна тады была старшынёй райвыканкома.

— Разам працаваць? Вы што, самі верыце ў гэта?

Яна ўстала з-за стала — высокая, з блакітнымі вачыма, густой шапкай кучаравых каштанавых валасоў, у светлым летнім касцюме. Ен таксама падняўся з крэсла — рослы чорнабароды мужчына ў доўгай чорнай расе. Быццам само жыццё знарок выбірала для іх фарбы: святло і цемра.

Чалавек з крыжам на грудзях пачынаў сваё першае ў гэтых мясцінах казанне.

Нядоўга цягнуўся той філософскі паядынак («Ён мне — цытату, я яму — цытату»). Ен, натрэніраваны ў сафістычных хітрыках, ведаў прынцыпы матэрыялістычнай дыялектыкі, яна свабодна валодала асновамі багаслоўя, арыентавалася ў гісторыі рэлігіі і лёгка лавіла яго на супярэчнасцях. Але размова на тэму: што дакляруеце людзям вы і што даем людзям мы? — гэты паядынак ішоў бурна і доўга. Без цытат. Без абстрактнай філософіі. Толькі жыццё. Якое яно ёсць зараз. Якое будзе заўтра. Што дae людзям ваша вера і што дae — наша...

Новаяўлены паstryр пасля гэтага сказаў:

— Тут мне рабіць няма чаго. Тут свая вера.

І падаўся некуды далей.

* *

Свая вера...

Сціплы працаўнік паветра маленькі «АН-2» зрабіў круг над Паставамі. Вяла самалёт знаёмае мне і, пэўна, нашым чытачам таксама, лётчыца Таіса Перасекіна. Прыемнае супадзенне — лячу да жанчыны, першага сакратара райкома партыі, за штурвалам лётчыца — жанчына. Паціхеньку набіраюся гонару за ўесь наш жаночы чалавечы род... Глянула ў круглае акенца — і дух заняло. На зялёным дыване пад яркім сонцем, быццам пер'е дзівоснай белай птушкі, ззяюць дахі маленькіх, акуратных, нібы цацачныя кубікі, дамоў. Вось тут жывуць людзі, з якімі хутка буду знаёміца. І жанчына — партыйны кіраунік раёна. У лёсе людзей, што жывуць там, сярод гэтых палёў і садоў, ва ўсім гэтым kraі, што называецца Паставішчына, яна адыхаўвае не малую ролю. Якая яна? Чым жыве? У што верыць?

...Кamu з нас не даводзілася чытаци або чуць: «Уборка ўраджаю на сяле — як генеральная бітва на фронце». А кабінет першага сакратара райкома партыі — штаб галоўнакамандуючага. Хоць і згубілі гэтыя слова сваю свежасць ад занадта частага ўжывання, але, калі я сустрэлася з Валянцінай Аляксееўнай Клачковай, такое пароўнанне здалося адзіна дакладным і дасканальным.

Так, бітва. Так, штаб. І яна тут — галоўнакамандуючы. І кожны дзень раным-рана збіраюцца ў «штабе» члены бюро райкома. Старшыня выканкома, другі сакратар райкома партыі, трэці сакратар, начальнік сельгасупраўлення... Коратка і аператыўна ідзе нарада-інфармацыя: што, як, дзе? Дзе закончылі ўборку, дзе палягло збожжа, каму патрэбна дапамога?

...Пачатак размовы пра жанчыну — сакратара райкома партыі чытачам, пэўна, хацелася б бачыць інакшым. На такой адказнай пасадзе — і жанчына. Якія яна чалавек, як спраўляецца са сваёй вялікай гаспадаркай? Пастараюся, як змагу, адказаць на гэтыя пытанні. А пакуль што мы з Валянцінай Аляксееўнай спяшаемся ў калгас...



Валенčina Aljaksėjuna Klačkova.

Фота У. Вяхотні.

Як закружыла, завіхурыла гэтая атмасфера генеральнай бітвы за лёс ураджаю! І сёння няма для яе справы больш важнай, чым ратаваць палеглы авёс, не дапусціць, каб абсыпалаць пшаніца — гэта ж якія страты! Перакінуць камбайны з аднаго калгаса, дзе закончылася ўборка, у другі, адстаючы, пабываць у бальніцы, праведаць механізата: трапіў у аварью... А зараз мы спяшаемся ў калгас, дзе ў самы гарачы час захварэў старшыня. Як там ідуць справы без яго, як камбайны?

— Глядзіце, якая тут няроўная мясцовасць, цяжка тут працаўца машынам. Так і сачы, каб не здарылася няшчасця.

Але ўсё ідзе як мае быць. Паважна плывиць па палетках камбайны-волаты, не паддаецца хваробе старшыня і не ўпусціць ён такіх хвіліны, каб не пахваліцца сакратару райкома гарою збожжа, засыпанага ў калгасны свіран... Адышоўшыся крыху ў бок, я ціхенька назіраю, як старшыня і сакратар райкома любуюцца новым хлебам. Цымяна паблісквае старым золатам «гара». Яны бяруць адны прыгаршчы збожжа, другія, перасыпаюць праз пальцы і зноў бяруць.

— Добрая пшаніца, Валерый Яфрэмавіч!

— Добрая, Валенčina Aljaksėjuna!

Просты, вечны, як зямля, жэст — перасыпаць пшаніцу скроў пальцы... І слова простыя і вечныя, як зямля. Толькі радасць новая — новы хлеб! І як яны глядзяць на яго, як глядзяць! Са-ма сабе я ўжо сказала, цяпер хачу сказаць вам: колькі б разоў ні чыталі, ні чулі мы пра нялёгкую працу земляроба, якой бы звычайнай і будзённай здавалася нам яна — араць зямлю, сеяць, збіраць збожжа,— але няма справы больш святой і пачэснай, чым гэтая: даваць людзям хлеб. І няма іншых хвілін, калі твары людзей робяцца такімі прыгожымі і светлымі, як у такі вось момант, калі глядзяць яны на свой новы хлеб.

— А цяпер марш дадому, старшыня! Лячыцца, лячыцца! — жартайтва камандуе Валенčina Aljaksėjuna. І старшыня Валерый Яфрэмавіч Прыходзька падпрарадкоўваецца.

— Упарты ён у нас. Не для друку, зразумела, каб не пакрыўдзіўся, але вось што выйшла з сенажом. Сам расказваў? Тады іншая справа.

Гісторыя з сенажом здарылася такая. Не прыняў ён, старшыня аднаго з лепшых калгасаў раёна, гэтую навіну, не паверыў, што будзе карысць ад такога корму. Колькі ні пераконвалі яго — упёрся ды і годзе: не буду! Згноім толькі траву. Прыехаў прадстаўнік з абкома партыі, гэтакі ж гарачы і ўпарты таварыш. Адзін сваё, другі — сваё. Сабраліся тады «хмары» над галавою старшыні і грымнуў гром. Хіба можна трymаць на пасадзе старшыні чалавека, які не прызнае новых, навукова аргументаваных ідэй у сельскай гаспадарцы?

— А я лепш ведала, які гэта чалавек. І верыла яму.

У яго вуснах гэтая гісторыя прагучэла крыху інакш.

— ...І праўда, упіраўся я моцна. Прыехала Валенčina Aljaksėjuna. Селі мы побач за стол, пагарталі даведнікі, узялі алоўкі ў рукі, спакойна падлічылі ўсё, узважылі. Пераканала яна мяне тады. Паверыў я ёй.

— І цяпер...

— Цяпер скажу: выдатны гэта корм, сянаж...

«Паверыў ёй»... Я буду размаўляць потым яшчэ з многімі людзьмі. Са старшынямі калгасаў, аграномамі, камбайнераў, даяркамі. Буду збіраць па крупіцах ўсё, што будзе здавацца значным, цікавым у жыцці гэтага раёна, у характеристы яго парыўніка. Калі адзін раён, не самы горшы і не самы лепшы па сваіх прыродных умовах (ёсць тут горы, каменне, балоты), настойліва, з году ў год, ідзе ўгару, то законна паўстает пытанне — у чым жа тут сакрэт?

Першае і самое галоўнае, што зусім не з'яўляецца сакрэтом для кожнага: агульная лінія нашай партыі, нашага ўрада да ўсіх вясковых спраў, для сельскай гаспадаркі ў цэлым. Кваліфікованыя спецыялісты, тэхніка, угнаенне, разумны разлік. І ўсё ж, калі асобныя раёны, як сказана тут ужо, самыя звычайнія, выходзяць далёка наперад, хочацца знайсці сакрэт і ў характеристы асобных людзей. Што асаблівага ў характеристы першага сакратара Пастаўскага райкома партыі?

Людзі на гэтае пытанне адказалі так:

— Клачкова ўмее спакойна, цвяроза падлічыць, што можа даць зямля. І забяспечыць умовы ў маштабе ўсяго раёна, каб атрымаць ад зямлі ўсё, што трэба. Але галоўнае — умее яна жыць і працаўца з людзьмі.

Можа і ў словах «паверыў я ёй» таксама часцінка сакрэту?

Багацеюць людзі, калгасы, саўгасы, раён выходзіць на такі шырокі прасцяг, які яшчэ зусім нядаўна не сніўся. Ад 8—12 цэнтнераў збожжа з гектара — да 34 у сярэднім па раёну. А асобныя калгасы далі па 40. Гэта ім паставлены пастаменты на цэнтральны плошчы горада — залатыя снапы з урачыстымі надпісамі. І 45 цэнтнераў з гектара ёсць у лепшых. Ва ўсім гэтым і разлік, і энергія, і цудоўная якасць першага сакратара райкома партыі — уменне павесці за сабой людзей. Усё гэта так, ўсё гэта ёсць. Але ёсць і іншае ў жыцці і ў працы сакратара райкома. Ёсць барацьба не толькі за хлеб сённяшні...

На пасяджэнні райвыканкома ідзе размова аб работе меліяратараў. Не задавальняюць раён мясцовыя «хірургі» зямлі. Не выконваюць яны планавыя заданні, парушаюць дагаворы з калгасамі. У чым справа? Чаму прастойваюць механізмы? Чаму парушаеца працоўная дысцыпліна? Сыплюцца заслужаныя «шышкі» на галовы раённых меліяратараў. Папракаюць іх і «знізу» і «зверху»,— нават прадстаўнікі ўласнага трэста, якія таксама прысутнічаюць тут. Выказаўся ўсе. Цяпер слухаюць першага сакратара райкома.

— Скажыце,— звяртаеца яна да інжынера і дырэктара СМУ,— якія ў вас самыя галоўныя праблемы? Чым самі вы тлумачыце свае недахопы? Не ведаце?!

І тут адкрылася, менавіта для мяне, самая залатая якасць чалавека-кіраўніка. Адкрылася тое, што можна без боязі назваць талентам. Здаецца, аднолькава абміркоўвалі, аднолькава слухалі ўсе — разумныя, кампетэнтныя ў сваіх спраўах людзі. Сядзелі, слухалі, гаварылі... І толькі адзін чалавек адразу ж, ад першага слова, акрэсліў усю гэту доўгую размову, беспамылкова паставіў дыягназ. Раённыя меліяратары-кіраўнікі блыта-

юца самі ў палоне дробязных пытанняў, не бачаць галоўных проблем, не ўмеюць канцэнтраваць на іх увагі.

— А яны — вось такія. І такія... — гаворыць Клачкова, — і зам бы сёння, таварыши з трэста, не толькі кідаць маланкі на головы вінаватых. Прыехалі да нас — паездзіце па раёну, паглядзіце на зямлю. А потым разам з нашымі — за рабочы стол! Разбярыцеся. Памажыце.

Пасвятлеў твар кіраўніка СМУ. Крыху прыўзняў нізка апушчаную галаву малады інжынер. Выйдуць адсюль гэтыя людзі праз некалькі хвілін — і будуць працаўца лепш. Значна лепш! У гэта паверылі яны самі, у гэта паверылі ўсе прысутныя... Тут я не проста любуюся Валянцінай Аляксееўнай Клачковай. Я захапляюся ёю.

Ёсць барацьба і не толькі за хлеб...

Сёння бюро райкома. Нечарговае. Трываючае. Сёння настрой у Валянціны Аляксееўны, мякка кажучы, не вельмі вясёлы. Справа разбіраецца, як сказала яна, «брудная». Паслалі ў калгас на час уборкі маладога спецыяліста з раёна. А той са згоды старшыні кінуў ва ўласны меж парасята з калгаснай фермы. І жанчына-заатэхнік з той гаспадаркі на крадзеных парасята заплюшчыла вочы.

Вось яны сядзяць перад членамі бюро райкома: старшыня, заатэхнік і заезды раёны прадстаўнік. Здаецца, крэслы павінны гарэць пад імі, так гнеўна асуджаюць іх тут. Пачынае гаворыць Клачкова... Спачатку ціха, быццам разважае: адкуль жа такое ў наш час? Потым гнеў і крыўда бяруць верх. Гнеў чалавека, які доўга можа верыць людзям і дараваць ім памылкі. І крыўда чалавека, давер якога ашукала.

— Як з вамі быць цяпер у адной партыі!?

Зачыніліся дзвёры, пайшлі, нізка апусціўшы плечы, раскрасальнікі народнага добра, а ў кабінцы сакратара райкома яшчэ доўга, здаецца, цэлую вечнасць панавала цішыня.

— Ну, давайце абмяркуем цяпер нашы справы. Дзе вы павалі сёння, Фёдар Іванавіч? А вы, Барыс Іпалітавіч? Як у «Прагрэсе»? Як у «Перамозе»? Камбайні туды пайшлі?

Зноў ідзе «аператыўка» па ўборцы ўраджаю. Вячэрняя.

...Ёсць людзі, жыццё якіх нагадвае камень-маналіт: колькі б ні шукаў у ім іншай пароды — не знайдзеш. Такім здалося мне і жыццё Валянціны Аляксееўны Клачковай. Родам яна з Ушач, што на Полаччыне, з сялянскай хаты. З таго пакалення людзей, на чыё юнацтва выпала вайна. Троє з іх сям'і пайшлі ў партызаны, бацьку лютая закатавалі фашисты. Валянціна — партызанская кулямётчыца, перажыла ўшацкі прарыў, адну з самых трагічных старонак партызанскаў эпапеі. Адзінаццаць сутак пад агнём гітлерераўцаў ляжала яна, не варухнуўшыся, у балоце... Закончылася вайна, і партызанка Клачкова пайшла вучыцца. Потым на савецкай і партыйнай работе ўсе гэтыя 30 гадоў, дзень за днём — служэнне партыі, людзям.

Толькі не шукайце аскетызму ў харахтары гэтай прывабнай жанчыны. Яна ўмее модна апранацца, і хоць няма калі асабліва часта хадзіць ёй у цырульню, але любіць паказацца на людзях з прыгожай прычоскай. Няма на яе твары ні ценю той нервовасці, якою іншы раз вылучаюцца жанчыны з вялікім колам дзелавых абавязкаў. Няма на яе твары выразу: «У мене важныя справы, мне зараз не да вас». Ёй заўсёды ёсць час для любога чалавека, які ўваходзіць у яе кабінет, і чалавек адчувае гэта адразу. Такую якасць сакратара райкома партыі вельмі высока ставяць людзі. «З якім бы настроем да яе ні прыйшоў — выйдзеш ад яе заўсёды спакойным», — гавораць адны. «Чалавечны яна чалавек, — сцвярджаюць другія, — не пакіне цябе ў бядзе. Вось мене ледзь не з таго свету выцягнула, калі захварэў». «Слова сваё трymаць умее моцна, — гавораць трэція, — у нас ведаюць усе: калі Клачкова што-небудзь паабяцала — закон!»

Вось такая яна, Валянціна Аляксееўна Клачкова, першы сакратар Пастаўскага райкома партыі. Такі кіраўнік. Такі чалавек. І такая жанчына. Ёсць у яе муж, найдабрэйшай душы чалавек, Павел Пятровіч, ветэран працы і сябар яе партызанскіх гадоў. Ёсць сын Валерый, што «...сам сябе гадаваў, я вечна занятая была, але нічога, не падвёў маці, чалавекам вырас». Ёсць вялікі аўтарытэт у раёне і прызнанне ўрада: высокія ўзнагароды (будуць і новыя, спадзялемся). І прызнанне народа: дэпутат Вярховнага Савета СССР. Чаго пажадаць вам яшчэ, таварыш сакратар? Добра гаё!

Няхай і надалей сакратар суседняга райкома хапаеца за галаву:

— Бяды мне з гэтымі жанчынамі! З аднаго боку Докшыцы, там Ульяна Крышталевіч вядзе свой раён угару. З другога — Паставы. Там — Клачкова такія лічбы задае! Паспрабуй, уганацца за імі.

І яшчэ адно вам пажаданне, Валянціна Аляксееўна: каб вера ваша ў людзей, у зямлю, у справу сваю на зямлі дасталася ў спадчыну дзесяцям і ўнукам нашым. Высокая вера камуністам!

Алена УЛАДЗІМІРАВА

ПІШАМ КАЛЕКТЫЎНЫ ПАРТРЭТ...

Гэты святочны юбілейны нумар часопіса мы прысвячаем нашай сучасніцы. Яе духоўнаму абліччу, яе харахтару, што ўвабраў лепшыя рысы герайні «Работніцы і сялянкі» за ўсе пяць дзесяцігоддзяў. У кожнай — свая прафесія, свая жыццёвая дарога, свой партрэт... А штрыхі да калектыўнага партрэта жанчыны 70-х гадоў ахвотна згадлісі напісаць мужчыны.

— Якая рыса харахтару сучасніцы асабліва захапляе вас? — спытаўся мы ў рабочага, мастака, міністра, кампазітара...

Адказы на гэтае пытанне і ёсць — «Штрыхі да партрэта».

Штрыхі да партрэта

Я. СЕМЯНЮК,
дырэктар Гомельскай
фабрыкі імя 8-га Сакавіка

— Пра жанчын гавораць — слабы пол. Хутчэй за ўсё па інерцыі. Я 19 гадоў працаўваў на фабрыцы, дзе з 4500 чалавек — 3700 жанчын, і магу смела аввергнуць такое вызнанне. Хіба пад сілу мужчыну карпатлівая, дакладная работа, дзе падлік вядзеца на секунды і долі секунды? Аперацыі, якія патрабуюць максімальная напружанне, жанчыны выконваюць у высокім рytme, прыгожа, спакойна, я сказаў бы, нават артыстычна. Быстраходныя вярцёлкі, інтарлокі, многасістэмныя машыны хутка становяцца падуладнымі жаночымі рукам. А як адточана тэхніка на пашыве, на кетлётцы, дзе руки работніц мільгаюць так, што за імі не ўсачыць воку!

Барацьбе з прастоямі і перакурамі. Кожную рабочую хвіліну — вытворчасці! З гаспадарскай жаночай пунктуальнасцю выконваюць гэты запавет нашы работніцы.

Менш чым праз два гады нашаму прадпрыемству будзе пайвеека. Мы, нешматлікія мужчыны, ганарымся такім славутым, такім жаночым іменем: «8-е Сакавіка». Гэтае імя восем разоў за дзевятаю пяцігодку ўспаміналася ў ліку пераможцаў Усесаюзнага і Рэспубліканскага спаборніцтва па квартальных выніках, а ў трэцім, рашающим годзе пяцігодкі мы атрымалі Чырвоны сцяг ЦК КПБ, Савета Міністраў БССР і Белсаўпрофа.

Кемнасць і пачуццё часу, на ватарства і калектывізм, пошук і адказнасць за таго, хто працуе побач, — што больш за ўсё наблізіла нас да перамогі! Сказаць цяжка. Напэўна, усё гэта разам.

...Унісіце папраўку, калі жанчын пры вас назавуць слабымі полам!

ЖАНЧЫНА

ДЗЕНЬ УЧАРШНІ, ДЗЕНЬ ЗАҮТРАШНІ

Коммунизм начинается там, где появляется самодержавная, преодолевающая тяжелый труд, забота рядовых рабочих об увеличении производительности труда...

Л. Шашко



Соревнование, пробуждая творческую энергию и инициативу масс, должно стать постепенным методом, включенным в социалистическое строительство.

М. Струнин. 15 марта 1956 г.

Выхо́ди на социалистическое соревнование

Социалистическое соревнование на «Красной Березине» и чулочной фабрике уже сказалось в повышении производительности труда, снижении преград.

Социалистическое соревнование должно во много раз увеличить творческую энергию в борьбе за качество продукции, за повышение производительности труда, за рационализацию производства.

Социалистическое соревнование должно стать делом каждого цеха, каждой работницы.

СПАБОРНІЦТВА... У наша жыццё гэтае слова ўвайшло арганічна, як і «пяцігодка», «стаханавец», «ударнік». Народжанае ў далёкія гады першых пяцігодак, яно азначае імкненне савецкіх людзей да новых выдатных здзяйсненні, да ўдасканалення ў працэсе творчай працы самой чалавечай асобы.

Ці чулі вы, з якім гонарам гавораць нашы работніцы:

- Наш камбінат!
- Мой цех!
- Мае сяброўкі па працы!..
- Мы спаборнічаем!

Наш камбінат (вось і я інакш сказаць не магу) яшчэ малады: сваё дзесяцігоддзе адзначыў у мінульым годзе. Але ён ужо мае сваю гісторыю, выдатныя дасягненні, людзей, чые імёны вядомыя ўсёй рэспубліцы. Выраслі новыя карпусы, разраз тэрыторыя прадпрыемства такая, што пешшу цяжка абысці. Але галоўнае — людзі, што працујуць у нас, сталі сапраўднымі майстрамі сваёй справы, пасталі разам з камбінатам.

Я з увагай назіраю, як працуе мая вучаніца Таня Шэўчык. Надта хвалюеца: пасля вучылішча робіць свае першыя працоўныя крокі. Таня будзе добрай ткачыхай, бо вельмі стараецца. Перахопліваю позіркі Марыі Бондаравай. Мы з ёй працуем у адной брыгадзе. Яна таксама паглядае на Таню. Разумею Марыю без слоў: Таня Шэўчык вельмі нагадвае нас саміх, наша юнацтва.

Зусім маладзенькімі дзяўчатамі прыйшли мы на камбінат пасля школы. Рабіць нічога не ўмелі, а на камбінаце яшчэ не было майстроў, каб перадаць нам свой вопыт і ўменне. І нас паслалі на іншыя ткацкія прадпрыемствы. Мяне ў ліку семнаццаці дзяўчат накіравалі ў Іванава. Праз восем месяцаў мы вярнуліся ў Баранавічы з пасведчаннямі аб tym, што можам працаўца ткачыхамі. Але першым стаць за станкі, мы дапамагалі рыхтаваць да пуску наш ткацкі № 2: залівалі падлогу, устанаўлівалі абсталяванне. І вось нарэшце першы дзень самастойнай працы. Мы тады абслугоўвалі па шэсць станкоў (зарараженная кожная ткачыха працуе на 18—24). Але клопату хапала і з гэтymі

шасцю: не было вопыту, спрыту. Некаторыя дзяўчата звольніліся з камбінату. А тыя, што не спалахаліся першых цяжкасцей, працујуць па сённяшні дзень. Для іх камбінат стаў родным.

Спытайцеся ў Марыі Бондаравай, Любові Аўдзейчук, Таццяны Таранды і іншых маіх сябровак, ці было нам тады цяжка. Яны скажуць: цяжка! Але з чым можна парабаўнаць радасць, калі ты ўпершыню выканала, а потым і перавыканала норму, калі навучылася разумець свае станкі, хутка ліквідоўваць абрывы нітак і толькі выдатнае даваць палатно? Калі дасягнула першага поспеху ў спаборніцтве?

Нараджаліся новыя пачыны, рэкорды. З цягам часу гэтыя рэкорды становіліся нормай нашай працы. Калі прадзільщыца Валянціна Булава працавала перайсці на павышаную зону абслугоўвання станкоў, яе працаваць супстрэлі з сумненнем: ці здолеем? Булава даказала, што працаўца па-новому можна. Мінула не так ужо і шмат часу, трох гады, а колькі ткачых і прадзільщыц працујуць па метаду Валянціны Булавай! А сціплую нашу сябровуку па працы, якой прысвоілі званне Героя Сацыялістычнай Прэцы і абрали дэпутатам Вярховага Савета СССР, ведаюць зараз далёка за межамі рэспублікі. У спаборніцтве расце не толькі прафесійнае майстэрства, але і павышаеца грамадска-палітычная актыўнасць людзей. Калі я вучылася ў школе, то асаблівай актыўнасцю не вылучалася. А на камбінаце мае таварыши па працы, па камсамолу неяк незадаважна зрабілі так, што я пачала адчуваць сябе патрэбнай сваёй камсамольскай арганізацыі. Грамадская работа арганічна ўвайшла ў мое жыццё.

Некаторы час была членам «камсамольскага пражэктара», уваходзіла ў камсамольское бюро цэха. У партыю мяне рэкомендавала мяя камсамольская арганізацыя. Зараз я — член КПСС, сакратар партыйнай групы, дэпутат гарадскага Савета. Спраў на камбінаце шмат, дэпутацкія абавязкі вялікія. Але ні на хвіліну не магу ўяўіць сябе без гэтых клопатаў, хваляванняў. Бо інакш навошта жыць на зямлі?

Мне падабаецца кожную раніцу спяшацца на камбінат, ведаць, што вось раз увайду ў свой цех, перакінуся некалькі словамі з сябровукамі і пачну адзін за адным ажыўляць свае станкі. У цэху ўсталёваеца звыклы шум, ты ведаеш, што ў цябе і тваіх таварышаў па працы ўсё ў парадку, і адчуваеш сябе часцікай вялікага колектыву, чалавекам, неабходным прадпрыемству.

Вось ужо некалькі гадоў працу ў брыгадзе Валерыя Аляксандравіча Рэвіна. Брыгадір узнагароджаны ордэнам «Знак Пашаны». Наш маленькі колектыў — чатыры чалавекі — носіць званне брыгады камуністычнай працы. Доўгі час не ладзіліся справы на адным з камплектаў у цэху, і мы вырашылі перайсці туды ўсе разам. Цяпер зменныя заданні перавыконваем на 9—12 працэнтаў.

Такая ўзаемадапамога, узаемавыручка сталі традыцыйнымі на нашым камбінаце з тых часоў, калі мы дзесяць гадоў назад вярнуліся з вучобы — маладыя, нявопытныя. Веды ва ўсіх былі прыкладна аднолькавыя. Вось так і крочылі разам па ступенях майстэрства. Зараз у кожнай з нас — і ў Любові Аўдзейчук, і ў Таццяны Таранды, і ў Марыі Бондаравай, і ў мяне ёсць свае вучаніцы. Валянціна Леанідаўна Карнілава, якая ўзнагароджана ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга, за гады працы на прадпрыемстве навучыла шаснаццаць маладых дзяўчат.

Для тых, хто зараз прыходзіць на камбінат, першыя гады работы прадпрыемства — ужо гісторыя. Але мы з гонарами прыгадваем разам з імі гэту гісторыю — час станаўлення і пошуку, час, калі набывалі шырокую вядомасць імёны наватараў і пачыны.

З гонарам сцярджаю, што эстафету працоўнага змагання, якую перадалі нам сусветна вядомыя Маруся і Дуся Вінаградавы, іх паслядоўніцы Валянціна Гаганава, віцябліянка Ганна Галубкова і сотні, тысячи наших славных старэйших сябровак, мы нясем дастойна ў заўтрашні дзень.

Ірына ДЗЕМІНА,
ткачыха Баранавіцкага баваўнянага прадзільнага камбіната

ТАК МЫ ПАЧЫНАЛІ...



Першая рэдкалегія часопіса «Беларуская работніца і сялянка». Злева направа: Л. Пісманік (Каган), Б. Каменскі, М. Муратава, В. Валынскі, Л. Багуцкая.

не ніколі не забыць гэты цёплы летні дзень. У пакой жанадзела не ўвайшла, а ўбегла член бюро ЦК Кампартыі Беларусі, загадчыца жанадзела Марыя Фёдароўна Муратава і з парога гучна ўсклікнула:

— Ура! У нас будзе часопіс!

— Ура! — адгукнуліся мы і кінуліся абдымаць нашу смуглую, прыгожую Марусю.

Пасадзіўшы ўсхаляваную Муратаву на шырокую чорную скрураную канапу, мы пачулі яе падрабязны расказ. Бюро ЦК з вялікай зацікаўленасцю паставілася да стварэння жаночага рэспубліканскага часопіса. Яго вырашылі назваць «Беларуская работніца і сялянка». Выпусціць часопіс трэба да губернскай нарады жанадзелаў. Падрыхтоўку пачаць неадкладна.

Гэта было ажыццяўленне нашай запаветнай мары. А для мяне асаблівая радасць: я з 1918 года звязана з друкам.

Аднак, што і казаць, для ўсіх нас выданне часопіса было новай, складанай і вельмі адказнай справай. Хацелася, каб ён дастойна прадоўжыў традыцыі масавага бальшавіцкага друку, традыцыі ўсімі намі любімай «Работніцы», створанай яшчэ да рэвалюцыі па прапанове У. І. Леніна. Прыкладам для нас былі «Коммунистка», якую рэдагавала Н. К. Крупская, і «Крестьянка».

Але ўсё ж — з чаго пачаць?

На дапамогу прыйшлі больш вопытныя таварыши — прад-

стайнік аддзела друку ЦК КП Беларусі В. Валынскі, ад рэдакцыі «Звязды» — Б. Каменскі. Разам з М. Муратавай (рэдактар часопіса), аўтарам гэтых радкоў (намеснік рэдактара) і Л. Багуцкай (сакратар рэдакцыі), якія мела некаторы вопыт журналісткай работы, стварылі рэдкалегію часопіса. Знайшлі тэхнічнага работніка. Рэдакцыя мела свой стол у пакой жанадзела.

Былі цяжкасці з паперай. Тэхніка друкавання далёка недасканалая. Час нялёгкі: рэспубліка знясілена грамадзянскай вайной і белапольскай акупацыяй. Але ўзяліся мы за справу з вялікай радасцю, стараннасцю, напорыстасцю.

Абмяркоўваючы план першага нумара, рэдкалегія засядала позна. Былі запрошаны прадстаўнікі зацікаўленых арганізацый, прафсаюзаў. Ад ЦК камсамола, памятаеца, быў яго сакратар Н. С. Арэхва.

Важна было адразу зацікавіць шырокое кола чытчак, работніц і сялянак, ясна, проста, даходліва і разам з тым з прынцыповай глыбінёй асвятляць галоўныя, актуальныя задачы, якія ставіла партыя перад нашай краінай, а таксама пытанні міжнароднага жыцця. Вялікую ўвагу трэба было ўдзяляць працы, быту, выхаванню дзяцей, адпачынку жанчын.

У звароце ад рэдакцыі ўказваліся задачы часопіса: абуджаць свядомасць працоўных жаночых мас, заклікаць іх да актыўнай работы і згуртоўваць вакол жанадзелаў і дэлегацкіх сходаў, знаёміць з жыццём і бытам работніц за рубяжом і ўмацоўваць паміж імі брацкі саюз. Трэба было дабівацца, каб «Беларуская работніца і сялянка» стала сябрам і дарадчыкам працоўных жанчын.

І вось першая сустрэча з аўтарамі, з рабкоркамі і селькоркамі, першыя карэспандэнцыі з месц, першыя фотаілюстрацыі. Усё першае, першае, першае... Асабліва заўзята абмяркоўваліся праекты вокладкі часопіса, прадстаўленыя на конкурс.

У гэтым першым нумары часопіса было надрукавана прывітанне аддзела работніц ЦК РКП(б) свайму новаму саратніку ў складанай і цяжкай справе камуністычнага выхавання работніц і сялянак. Яно заканчвалася заклікам: «Няхай жыве арганізаваная, свядомая работніца і сялянка Беларусі!»

Надзея Канстанціна Крупская прыслала для першага нумара «Беларускай работніцы і сялянкі» артыкул «Ленінская партыя і Каstryчніцкая рэвалюцыя». Прывітанне аддзела работніц ЦК партыі і артыкул Н. К. Крупской быў вельмі важным партыйным пажаданнем часопісу ў яго далейшым вялікім жыцці.

Думаецца, што часопіс, які выйшаў у год смерці У. І. Леніна, быў нашым маленькім, сціплым пляёсткам у вянку бессмротнасці любімаму настаўніку і правадыру.

* *

Мы часта забягалі ў друкарню, сачылі за друкаваннем, хваливаліся, падганялі. Здавалася, што працэс друкавання вельмі марудны.

Хіба ён не бывае такім жа бездапаможным, як дзіця?

Навукова-тэхнічны прагрэс уладна ўрываемца ў ахову здароўя і медыцыну. Але, напэўна, яшчэ не вынайдзена замена ласкавых рук і цёлага сэрца. І яшчэ, мусіць, дойга медыцына, як самая гуманная прафесія, будзе ў большай меры жаночай прафесіяй.

У ахове здароўя Беларусі працуе 26 447 урачоў, 81 247 сярэдніх медработнікаў, 86 954 малодшага і іншага тэхнічнага персаналу. Сярод урачоў 64,6 працэнта жанчын, сярод сярэдніх медработнікаў і санітарак — 96,2 працэнта.

Я паграшыў бы супраць ісціны, калі б назваў сябе самым гарачым прыхільнікам і самым акуратным чытачом часопіса. Але чытаю. Часопіс цікавы ўжо тым, што непадзельна знаходзіцца ва ўладзе жанчын і прысвечаны ім цалкам. А гэта ўжо нешта азначае для нас, мужчын.

Хачу пажадаць часопісу, як і яго чытчакам, быць заўсёды цікавым, захаваць вечную мадносць, свежасць і прывабнасць. Мяркую, што і для часопіса і для чытчак няма падстаў адмаўляцца ад гэтых выдатных якасцей.

Вядома, слова «работніца і

Штрыхі да партрэта

М. САЎЧАНКА,
міністр аховы здароўя БССР,
акадэмік АН БССР, прафесар

— Мне, як урачу-хірургу і нашых выдатных памочніц кіраўніку аховы здароўя, бацькі сёстрамі міласэрнасці. А ўдучыцца цудоўная чалавечая майцеся ў ласкаве бальнічнае якасць жанчыны — цеплыня яе душы, ласкавасць рук, яе міласэрнасць. Нездарма ж назвалі

сёстрамі міласэрнасці. А ўдучыцца цудоўная чалавечая майцеся ў ласкаве бальнічнае якасць жанчыны — цеплыня яе душы, ласкавасць рук, яе міласэрнасць. Нездарма ж назвалі



ЖАНОЧЫ РОД

Павел МІСЬКО

Апавяданне

За што мяне ў сяле знахаркай празвалі, я і дагэтуль уця-
міць не магу. А ўсё, здаецца, ад рыжага Амелькі Круця пай-
шло. Каб яму не Ігнася, а мазута чорная нач у нач снілася...

На камсамольскім сходзе рашылі мы кукурузу за пяць дзён
пасеяць. Выпала яму ноччу араць. Прыйшла я з клуба, дзе
танцы круцілі пад магнітолу, стаю на двары, слухаю. У нас
такое звінючае, чыстае паветра, што шэптам скажа хлопец
«кахаю», дык усё сяло назаўтра ведае. А тут слухаю — маў-
чыць яго трактар, нібы вады ў рот набраў. Я за матацыкл і ту-
ды. Ну, канечне, — «загарае!» Гляджу, а ў «Беларуса» гаручас
перакрыта. Амелька ж ледзь матор на кавалкі не разабраў —
няспраўнасць шукаў.

— Пра Ігнасю-паштальёнку ўсё думаеш? — кажу яму.

Усміхаецца на ўесь рот:

— Не брыгадзір ты, Мар'яна, а знахарка. Ведаеш, чаму ў
цябе з трактарам канфліктаў няма? Трактар мужчынскага ро-
ду, а ты — жаночага. Розныя полосы прыцягваюцца...

Пагразіла я кулаком яму і паехала. Перад сном яшчэ бэзу
свежага наламала, у збанок паставіла.

Ранічкай на калгасным двары завіхаюся, новы трактар агля-
даю — прывезлі з «Сельгастэхнікі» ўчора. Бачу, ад кантормы
калгаса шыбуе да нас Ігнасія-паштальёнка. Кожную раніцу пры-
ходзіць — ці ёсьць механізатарам пошта, ці не. А то сама на-
піша Амельку пісьмо, сама і ўручыць.

— Здарова, бяздротавы тэлеграф! — крычу ёй. — Што но-
вага?

— Ой, Мар'янка, які хлопец прыгожы ў старшыні сядзіцы!
Механікам прыслалі ў калгас, — шчабеча яна, а сама зірк туды,
зірк сюды.

— Лепшага за твойго Амельку не можа быць, — гавару ёй.

Толькі сказала гэта, бачу — прэ сюды Амелька на трактары,
здалёк паштальёнцы рукою махае. А Ігнасія аж ззяе ўся, так
і рвецца да яго, як птушка ў паветра. Ну, думаю, гэта ўжо
запішне — на трактары на спатканне ездіць. Дам пытлю.
А пакуль не пад'ехаў Амелька — я Ігнасіі падсыпала:

— Праўда, — пытаюся, — што ў Амелькі такія губы — паца-
луе, дык тыдзень чай п'еш без цукру і — соладка?

Як сарвецца з месца паштальёнка, як пабяжыцы!

А я тады на Амельку:

— Учарашні дзень шукаеш? А мо трактар зменшчыку ў ба-
разне перадаеш?

— Гаручас...

— На полі гаручас! — сяку я.

— А мо пісьмо... — разгубіўся зусім Амелька, белымі вей-
камі заміргаў.



Мал. Ю. Пучынскага.

— Пісмо я сама табе напішу. Аж у пот кіне, як чытаць пачнеш.

Павярнуў ён трактар назад. А трактарысты, што сеялку кукурузную рэгулявалі, за бакі хапаюцца з рогату. Толькі самы стары з іх, Церах Макаед, сказаў:

— Эх, Мар'яна... Якая цябе муха ўкусіла? У іх жа каханне! Чорт мяне пацягнуў за язык:

— А што мне з того кахання? Кукуруза пасеецца? План трактарных работ выкананаецца?

— Эт!..— толькі і махнуў на мяне Макаед, а нехта дабаўіў: — Ды яна ж праста зайдросціць ім!

Ну, думаю, гэта ўжо залішне — зайдросціць. Такога, як Амелька, ніколі не пакахала б. Або што ён знайшоў у гэтай вяртлявай, як галка, Ігнасі? Усміхнулася сама сабе: чым такі скорам, дык лепш нішчымніца. І ўсё ж нешта ў маіх грудзях заныла, быццам маленькі свярдзёлачак пачаў там укручвацца. Каханне... Што гэта за чэмэр такі, што людзі як дурныя робяцца?

— Дзе вашага брыгадзіра трактарнай брыгады Ячніка знайсці? — раптам чую незнамы голас.

Азірнулася — ой!.. Сэрца як устрэпянецца! Матачкі мае, што за хлопец! Бровы — во якія, бакенбарды, як у гусара, вусікі, нібы два худзенькія цюлені нюхаюцца. Абыходжу трактар, гляджу... У касцюме незнамы, пры гальштуку, штаны расклёшаныя, на замочках-маланках. І аднаго гузіка няма ў пінжаку — ніткі тырчаць. Схамянулася ўрэшце я, паказала яму на трактарыста, а сама за раменчык пускача — тузъ, яшчэ раз-тузъ! «Трэ-тэ-тэ-тэ!..» — затэкаў пускач, а хлопец, як заяц, са страху скок убок. Потым пайшоў ад мяне спаважна — лэп, лэп. Як гусак. І нібы ўзважваў сам сябе, падгушкаваўся на кожным кроку.

Весела мне стала. Трактарысты тлумачаць нешта хлопцу, на мяне паказваюць, а я на трактар і па двары сюд-туд, сюд-туд, а потым вакол майстэрні яшчэ. «Дзе ён згубіў той гузік?» — лезе мне жывасілам у галаву.

Стаіць хлопец, цярпліва чакае. Заглушыла матор, саскочыла.

— Слухаю вас, таварыш механік!

— Э-э... Дык брыгадзір Ячнік — гэта вы? І вы ўжо ведаецце ўсё? — ускідае незнамы смаленія бровы, паперку ад старшыні падае.

Чытаю.

— Ну, добра, таварыш Старахатні... Толькі...

— Завіце мяне праста Ван,— велікадушна дазволіў ён, нават нагою шаркнуў.

— Ваня?

— Не, Ван... Піяніст ёсьць такі амерыканскі — Ван Клайбрн. Чулі, спадзяюся?

— Не. Куды нам, правінцыям. А мяне зваць — Мары-Анна,— усміхаюся здзекліва.— І вось што: пройдзеце месячны выпрабавальны тэрмін.

— Нават ітээр — інжынерна-тэхнічному работніку не давяраеце? — гаворыць Ван пыхліва, на мяне, як на дзіця, глядзіць.

— Нават ітээр. Які вы інстытут канчалі?

— Я... вучылішча механізацыі скончыў.

Гляджу на яго выразна — не, не чырванее. Хіба развучыўся? Ну што ж, навучым...

— Бярыце, таварыш ітээр, мой матацыкл і вунь туды, пад млын... Праверыце, як тэхнічны догляд трактара зрабіў Амелька Круць.

Пахадзіў ён вакол матацыкла, то там, то сям пальцам папоркай.

— Ого,— кажа,— нейкая замежная марка.

Зноў мне стала смешна. Свой «саламатрас» я мо з трох ці чатырох старых матацыкліў зрабіла — гэта праўда. Але ж усё роўна можна было б ведаць, з якога боку да яго падыходзіць.

— Сядай,— кажу,— адвязу.

— Ды я...

— Сядай! — прыкрыкнула на яго.

А ў майго «саламатраса» няма ззаду ніякай дужкі, каб тримацца. Хіба што за мяне. Выставіў Ван рукі ўперад, быццам грэз іх каля напаленай да чырвані печкі, крануць не асмельваеца. Тады я знарок па самых最大的 калдобінах як гайсану! Кінула майго пасажыра, ажно гэкнуў, і хап мяне аберуч. Тады я спыняю матацыкл, спакойна адварочваюся назад:

— Рукам волю не давай, піяніст...

І лясь яго па шчацэ. Першы раз пачырванеў Ван, прамармытаў прабачэнне.

Ездем далей. Чую — уздыхае Старахатні:

— Няма ў вас, мабыць, сапраўднай інтэлігенцыі...

— Як гэта няма? А вы, таварыш ітээр! — зноў на вы загаварыла я.

— Сумна будзе аднаму,— уздыхае Ван.

«Няўжо гарбатага толькі магіла паправіць?» — думaeцца мне. Колькі тae дарогі да трактара, а я перарабала ў галаве ўсіх настаўнікаў, інжынераў, аграномаў, што з нашага сяла выйшлі. Нават аднаго генерала і заслужанага артыста прыпомніла. І раптам ні з таго, ні з сяго стала мне шкада Старахатнія. Вельмі ж ён мне здаўся нейкім непрыстасаваным да жыцця. Дзівак вусаты...

Хадзіла я па полі з Амелькам, прымала яго ворыва, а Ван у гэты час трактар агледзеў.

— Усё нармальна,— дакладвае.

— Ах, так? — узгарэлася я.— Хіба гэта змазка? А гэтага ты не бачыў? А сюды зірні, таварыш Круць... Ды ў цябе ж у рухавіку, як у мядзведжым вуху, чаго толькі няма! Ці ж можна такую машыну зменшыку пакідаць?!

Я ўсё гэта да Амелькі кажу, а Ван і чырване, і бляе. Вельмі ж ён, аказваецца, не любіць, каб на людзях калолі вочы промахамі.

— А цяпер,— кажу,— паедзем, таварыш Старахатні, пакажаце нашым трактарыстам, як рабіць паралельны перанос дроту ў кукурузасаджальні.

І, думaeце, што? Папрасіў ён у мяне дарогаю літасці. Не змагу, кажа, таварыш Ячнік, мала практикі было. Ну, калі па шчырасці чалавек загаварыў, пашкадавала я яго.

Праўда, вечарам давялося яму яшчэ непрыемнасць перажыць. Кончылі мы рэпетыцыю хору, танцы пачаліся. А на плёнках магнітафонных чаго толькі не назапісваў Амелька Круць! І вальсы з полькамі, і блузы, і фоксы, нават шэйк і ліпсі. Бывала, мы ва ўсе вочы кіно глядзім, а Круць з магнітафонам важдаетца, музыку з карцін ловіць. Але хіба тыя танцы па нашему густу? Хіба нагуляешся імі? Нэндза адна. Проста ад моды не адстаёт.

У самы разгар танца заходзіць Ван Старахатні. Убачыў ён мяне — і аж мову адняло, воч не можа адвесці.

— Дазвольце? — падышоў да мяне Старахатні.— Не чакаў, не спадзяваўся...— шаптаў ён у захапленні.

Я не дапытвалася, чаго не чакаў. Ці пачуць Амелькавы запісы, ці ўбачыць мяне ў залаціста-вішнёвай сукенцы, а не ў камбінезоне і берэце.

Вышлі мы на круг. Стой Ван ківацца, варушыць плячыма, падгінаць калені, падскокваць на адной ножцы, нібы ў класы з дзецьмі гуляе. Не вытрымала я, пазяхнула.

— Скренемся мы сёня з месца ці не? — пытаю.

А потым — ён і апамятацца не паспей — узяла яго за дзяўчыну, а сама — нібы хлопец, і як пачала круціць.. Смех кругом, хлопец зусім збянятэжкіўся, але дзіва — хвацка вальсуе!.. Выматала добра яго і кажу:

— А цяпер можна і паківацца.

З таго дня згубіла я спакой. Сама не свая стала. Працую на трактары — увесь дзень песні спываю. А то вазьму вянкоў напляту, спаўю імі «Беларуса». Амельку ж перавяла ў дзённую змену і пачала раней дадому адпускаць. Няхай, у іх жа каханне. Ван таксама сеў за руль, бо работы хапала. Трактар у яго спачатку як п'яны хадзіў, а потым нічога, «выпрастаўся». А раз калупаўся я ў трактарных вантрабах, ажно перцам мне ўсё села, мазгі ледзь не кіпяць — чаму ён глухне? Старахатні падышоў і раз-два знайшоў прычыну — парушынка ў жыклёры была, не давала гаручаму паступаць. З радасці я ўхапіла Вана за шчокі мазутнымі рукамі, пацалавала. Але ж і папасмяялася з яго потым — перапэцканага, разгубленага.

Пагаліў ён назаўтра свае бакенбарды, а яшчэ праз некалькі дзён і вусы зніклі. Не схацеў ён больш імі пыл лавіць.

І яшчэ адкрылася навіна. Ніякі ён не Ван, а Стакхан. Чэснае слова! Сама бачыла ў камсамольскім біелеце, як прыйшоў узносы плаціць. Дзівак дый годзе... Хіба ж ад імя што залежыць? Галоўнае, каб чалавекам быць. Можа, з яго і механік калі выйдзе, ітээр. А пакуль што ён добры трактарыст, добры тэнэр у нашым хоры.

І няхай бы ўжо ён вусы пакінуў — вельмі ж да твару яны яму.

Паладзілі мы з ім не на жарты, нібы хто вяровачкай звязаў. Разам і на камсамольскім вяселле Амелькі з Ігнасій прыйшлі. Сват Церах Макаед сядзеў з ручніком цераз плячу, сыпаў прымайкамі. Ён добра падпіў і ўсё ішоў з гасцямі на заклад:

— Сячы мяне маланка на чатыры часці, калі мне, старому лапцю, зноў на вяселле не папасці! — і глядзеў хітра ў наш бок.

А які прыгожы і малады быў на вяселлі Амелька Круць!

— Знахарка, таму і прычараўала такога хлопца,— падбай-ляў ён.

Але якай я знахарка, людзі добрыя? Проста каханне прыйшло.

ПЯЦЬДЗЕСЯТ год назад, у лістападзе 1924 года, убачыў свет першы нумар часопісі (так у той час вымаўлялася і пісцілася гэта слова) «Беларуская работніца і сялянка».

Пяцьдзесят год назад.

Я трymаю ў руках гэты нумар і, здаецца, адчуваю подых і біцё пульсу таго няблізкага ўжо часу.

На вокладцы — «сялянка з сястрой пралетаркай».

Сялянка ў лапцах і з разгорнутай «Азбукай камунізму» ў руках. Работніца ў касынцы на галаве, у чаравіках, якія насілі жанчыны ў непадрабавальныя 20-я гады, трymае чырвоны сцяг.

Сцяг, як заклік, лунае ў паветры.

Якая гэта падзея была ў жыцці спрадвеку прыгнечанай, забітай жыццём беларускай жанчыны — выйсці вось так у свет і на ўвесе голас заяўвіць аб сваіх правах са старонак уласнага друкаванага органа!

Часопіс адкрываўся партрэтам і артыкулам Надзеі Канстанцінаўны Крупской «Ленінская партыя і Кастрычніцкая рэвалюцыя».

«Лозунг Ільіча аб тым, што кожная кухарка павінна навучыцца кіраваць дзяржавай, мы ставім у сучасны момант на чале нашае працы».

Такі быў пафас выступлення ў першым нумары Старшыні СНК БССР тав. Адамовіча.

Рэвалюцыя аббудзіла ў жанчыне прагу ведаў і дзейнасці. Жанчыны-працаўніцы гарадоў і вёсак началі актыўна ўдзельнічаць у грамадскім жыцці. І не дзіўна таму, што за асноўнае ў сваёй работе «Беларуская работніца і сялянка» бачыла неабходнасць пранікаць ва ўсе куточкі сялянскай, яшчэ малапісменнай Беларусі, неабходнасць аббуджаць свядомасць жаночых мас, клікаць іх на актыўную работу, арганізоўваць вакол дэлегацікіх сходаў.

У «Работніцы і сялянкі» шмат замежных сяброў. Яны пішуць пісьмы, прыязджаюту ў Беларусь. На здымку вы бачыце Аляксандру Паўлаўну Ус, якая з 1946 па 1971 год, да адыходу на пенсію, была галоўным рэдактарам часопіса, і Ны Куйн, галоўнага рэдактара часопіса «Жанчыны В'етнама».



СЛОВА ЎДЗЯЧНАСЦІ

Так акрэслівала сваю мэту нована-роджаная «Беларуская работніца і сялянка» пяцьдзесят год назад ва ўступным артыкуле «Ад рэдакцыі».

Трэба сказаць, што была яна вельмі дзейнай і прынцыповой у ажыццяўленні гэтай мэты. І сёння, праз пяцьдзесят год, нельга не захапляцца і не зайдзросціць той непадробнай ідэйнай пераконаласці, той нярэдка фанатычнай адданасці абраціці справе, той часам наўнай зброі, з якой кідалася бараніць інтэрэсы жанчын пачынаючая «Беларуская работніца і сялянка».

Як думаецца сёння, тая нялёгкая барацьба ўсё ж была вельмі ўдзячнай і дзейнай. І не магло інакш быць. Старонкі маладога часопіса адразу ж зрабіліся для велізарнай арміі дэлегатаў і рабселькорак як бы роднай хатай, куды можна было прыйсці кожнаму, хто меў у гэтым патрэбу і жаданне, можна было заўсёды знайсці разумную параду і падтрымку, дзе можна было расказаць пра свае нягоды і радасці, пра ўсё, што турбавала, што неадольна пранікала ва ўсе шчыліны старога жыцця, руйнавала яго і давала паасткі новага, нязвычнага...

«Зараз я праводжу сходы ў раёне і сельсавецце, работаць даводзіцца вельмі цяжка, бо вельмі многія мужыкі смяюцца з баб і перашкаджаюць працаўвак. Мяне выбралі ў камітэт узаемадапамогі, але вясковым багацям удалося мяне сапхнуць.

Дэлегатка Малання ЗІНЕВІЧ».

«Выбралі ў прошлым годзе нашых дэлегатаў, каб яны хадзілі на валасныя жаночыя сходы, дык яны спужліся, што надта далёка хадзіць. Але нічога, пайшли раз, другі і прывыкні. Хадзілі нават у снег і мароз да валаснога выканкома камітэта за 15 вёрст.

Дэлегатка КРЫВАНОСАВА».

«Мы не будзем болей хадзіць у сінагогу. Кожнай суседцы і дзецям тлумачым, што рэлігія нам не патрэбна. Лепей ісці вучыцца па дарозе, якую ўказаў нам Ільіч, чым паволі кацицца ў яму рэлігійнага падману... Вось што сказаці работніцы-яўрэйкі ў дзень свята Рашэшону.

Б. БРЫЛОВА».

«Хачу выхаваць сына не як несвядомага рэлігійнага чалавека, а карыснага члена грамадства рабочых і сялян».

(З прамовы бацькі на чырвоных хрэсцінках яго першага сына ў сельсавецце.)

«Адну нядзелю да нас прыехалі дэлегаткі. Мы, дзеци, сустрэлі гасцей з радасцю. Хутка падалі абед, і мы ўсе разам елі і размаўлялі, як у дружнай сям'і. Пасля абеду мы атрымалі некалькі кажушкоў, якія пры-

везлі нам у падарунак работніцы. Перад ад'ездам гасцей мы ўсе разам праспявалі «Інтэрнацыянал» і развіталіся.

Выхаванец трудкамуны імя Леніна Гусеў».

Цяжка ўтрымацца, каб не выпісаць назвы допісай шматлікіх рабселькорак «Беларускай работніцы і сялянкі».

«Як я, простая дзеравеншчына, дадумалася да кааперацыі».

«Чаму я навучылася».

«За год стала іншаю».

«Як я стала дэлегатка і што далі мне дэлегація сходы».

«Мы навучыліся думаць».

«Мары мае здзейсніліся».

«Цягне хадзіць на сходы».

«Кожная пятніца, кожны сход дае мне столькі новых ведаў, новых думак, што, ідучы дадому, я не заўажаю адлегласці ад жанадзела да мае кватэры. Усю дарогу я паўтараю кожнае пачутае слова».

Прайшло пяцьдзесят год, паўсотні лістападаў адляцела з таго даўняга часу, калі пры святле лучыны і лямпі-пяцілінейкі нараджаліся гэтыя нахнёныя радкі;

калі ў слату і дажджовіцу, сяк-так прыкрытая незавіднай апраткай ад восенькай сцюжы, ішла на дэлегацікі сход — насустрач сваёй новай долі, сваёй надзеі беларуская сялянка;

калі, адстаяўшы дзень ля станка, бегла вечарам шукаць навукі няўрим-слівая работніца;

калі абедзве яны, седзячы за вучнёўскай партай, нязграбнымі рукамі старанна выводзілі ў вучнёўскім сыштку: «Мы — не рабы. Рабы — не мы»...

І гэта пра іх пісаў Янка Купала:

...Годзе кіснуць, мадзець,
Песні смутныя пецы,—
Ладзіць новую час гаспадарку!
Казкі новыя ў свет,
Дум палаючых цвет
Кінь, сялянка, з сястрой

пралетаркай!

Мы ўсе добра памятаем купалаўскі верш «Дзве сястры». Але, напэўна, вельмі мала хто з нас ведае, што верш гэты Янка Купала напісаў па просьбе рэдакцыі і ўпершыню надрукаваў яго ў першым нумары «Беларускай работніцы і сялянкі»...

Нахнёны паэтычны заклік Купалы прагучай не дарэмна.

Беларускія работніцы і сялянкі ідуць па савецкай зямлі пачэсным, ганаровым шляхам. Паэты славяць гэты шлях вершамі. Музыкі складаюць ім песні...

Аднак пра гэта напішуць і раскажуць ужо другія. І лепш за ўсіх — я сцвярджаю — гэта зробіць (і нястомна робіць!) сама наша славная маладая «Работніца і сялянка».

Я ўдзячна лёсу, што лепшыя гады майго жыцця таксама належалі ёй...

Алена ВАСІЛЕВІЧ

ШТО У ЯЕ АД ПАШЫ АНГЕЛІНАЙ!

— задуменна перапыталася Валя Алай, бібліятэкарка з вёскі Слабада Бабруйскага раёна. Шэрый Валіны вочы схаваліся за шкельцамі акуляраў, усміхнуліся і зазірнулі кудысьці ў мінулае.

— Я проста расскажу пра Любу Адамацкую ўсё, што ведаю. Як сустрэлася з ёй, як пазнамілася, як працавалі разам. Спачатку — пра бясцэнны дар, якім надзелены людзі моцнага харектару, — гэта ўменне сыходзіцца з людзьмі, прыцягваць іх да сябе.

Уявіце, я — малады, а калі сказаць больш дакладна, дык зусім зялёны спецыяліст-бібліятэкар, накіравана па прызначэнню ў вёску Слабада. Прышла ў першы раз на работу. У бібліятэцы пуста, вёска чужая, ніводнага знаёмага, на двор'е гнілое. Сяджу і думаю: як бы мне адсюль хутчэй да мамы, дадому паехаць!

І тут уваходзіць Любка. Дзвёры адчыніяе ўпэўнена, усмешка шырокая, шчырая, у вачах іскрынкі. Гаворыць жартайліва, з гумарам:

— Давай знаёміцца. Пэўна, мяркуеш, на якім транспарце дадому ўцякаць? — і смеецца.

Мне адразу неяк лягчэй і цяплей зрабілася. Быццам хотыці побач вогнішча запаліў і цяплом мяне авеяла. А Любка папрасіла книгу па палітэканоміі і пачала расказваць:

— Я ў Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі вучуся, рыхтавацца трэба да заняткай.

— А працуеш дзе?

— У калгасе, слесарам-рамонтнікам.

— Кім-кім? — перапытваю, бо мяне гэта ашаламіла. Такая дзяўчына сімпатычная — і рамонтнікам, на мужчынскай рабоце?

— І не цяжка табе?

— Не, прывыкла.

— А вучышся на якім?

— На аддзяленні механізацыі сельскай гаспадаркі. Па сваёй спецыяльнасці.

Доўга яшчэ гаворыла Любка пра сяло, пра камсамольцаў — яна, аказваецца, была сакратаром пярвічнай арганізацыі.

— Убачыш, як табе ў нас спадабаецца. Мы народ вясёлы, і ты да гэтай Даўгарожскай Слабады душой прырасцеш.

А я і вымавіць не магу гэту назуву, не спатыкнуўшыся.

Відаць, Любка зразумела, што я не з самага смелага дзесятка. Калі надышоў дзень майго першага камсамольскага сходу ў Слабадзе, сама зайшла па мяне. Гэта, мусіць, каб надаць мене ўпэўненасці. І праўда, дзялей ўсё пайшло цікавей. Не засталося часу сумаваць у адзіноце. Зараз тут у мяне і дом, і калектыв, і сям'я: нядайна выйшла замуж за Мішу Алай.

Папрацавала я ў Слабадзе,



Спадчына

Люба Адамацкая (крайняя злева) заўсёды там, дзе моладь. Фота У. Вяжоткі.



і аддзел культуры хадеў перавесці мяне ў Бабруйск. А Любка ў сельсавет падалася. Тут да мяне шмат бібліятэкару змянілася. Любка гаворыць: мы цябе, Валя, не адпусцім, такія людзі, як ты, на сяле больш патрэбны. Узняла шум, мяне пакінулі на месцы.

...Яна такая: напорыстая, настойлівая, свайго даб'еца. Тэхніку любіць самааддана. І не толькі любіць, але і адстойваць сваю прывязанасць умее. Калі закончыла школу, паехала паступаць у акадэмію на аддзяленне механизациі сельскай гаспадаркі. Для стацыянара не хапіла балаў, паступіла на завочнае аддзяленне. Вярнулася ў калгас, прыйшла да галоўнага інжынера Сяргея Якаўлевіча Шуцікава: «Хачу ў рамонтнай майстэрні працацаць». Ён яе адгаворвае: «А ці ведаеш, якай там работа: брудная, пыльная, нялёгкая. Не вытрываеш, уцячэш». Любка не ўцякла. Тут надышла ўборка. Любка зноў просіцца: дазволь-

це памочнікам камбайнера працацаць. Ёй у адказ: «Не справішся!» А яна на сваім стаіць. Іхні камбайн атрымаў за добрую работу раённы камсамольскі вымпел «Лепшаму экіпажу». Пыталася я ў яе: «Чым цябе ўсё-такі твае трактары і камбайны вабяць? Гэта ж цяжка!» А яна ў адказ:

— Уяўляеш — жанчына за рулём! Прыйожа, праўда?

— У мужчынскай ролі?

— А што, хіба ў мяне мужчынскія ролі дрэнна атрымліваюцца?

Гэта яна на самадзейнасць нашу намякае. Стварылі мы сваю агітбыгаду. Любка ўсюды на першых ролях. Яна і спявае, і танцуе, і верши чытае, і вельмі часта іграе мужчынскія ролі, бо хлопцаў-акцёраў у нас не хапае. Калі б не Любка, зачэзла б наша самадзейнасць. А Любка да кожнага персанальны падыход мае. Гэта яна ўгаварыла Раю Стракову, Анатоля і Мікалая Арэшкава пайсці ў агітбыгаду. Ды і Мішу майго

прымусіла ўдзельнічаць. Затое як прыгожа і ўрачыста згулялі ў Хімаўскім клубе камсамольскае вяселле даяркі Галі Рудаковай і трактарыста Пятра Быкоўскага! Залу падрыхтавалі, шампанскіе, кветкі. Праўленне нашага калгаса «Шлях Леніна» ўручыла маладажонам падарункі.

Любе 21 год, а яна дэпутат раённага Савета, яе слухаюцца жыхары ўсіх вёсак калгаса, яна і ў сельсавет пойдзе, і ў райвыканком, калі трэба. Не кожны зверне ўвагу, што яма пасярод дарогі ці калодзеж раскрыты. А Любка пагаворыць з гаспадарамі, людзей арганізуе — і вось ужо зроблена на крыўка на калодзежы, выраўнавана дарога, прыбранные двары. Зараз турбуюца, каб паставілі помнік нашаму аднавіякоўцу Герою Савецкага Саюза Аркадзю Карпавічу Шмыгуну.

Не думайце, што калі яна інжынерам па тэхніцы бяспекі працуе і цэлы дзень ля машын — дык у яе і душа, як руки, агрубела. Прыходзіць аднойчы ў бібліятэку: «Валя, хошаш, верши прачытаю?» «Чые, пытаюся, верши?» «Ты чалавек начытаны, дык можа яны табе не спадабаюцца. Маз гэта верши...» І пачала чытаць. Верши лірычныя, пра каҳанне. Яна іх нікому больш не паказвае.

А адзін Любін верш надрукаваны ў часопісе «Крестьянка». Пра Пашу Ангеліну. У Маскве быў Усесаюзны семінар жанчын-механізатараў перад святам 8-га Сакавіка. Любку таксама туды запрасілі. Слухала яна выступленні і пад іх уражаннем напісала верш. Там ёсць такія радкі:

Милые женщины — матери
наши,
Здесь собрались вы единой
семьей.
Все вы — подруги Ангелиной
Паши,
Паши Ангелиной — вечно
живой.
Вы доказали, что так же
умело,
Как дорогое младенца
купать,
Женские руки надежно
и смело
Могут железным конем
управлять.
Дочери ваши, мы сердцем
едини,
Вашим примером и делом
живем —
Так же, как вы, оседляем
машины,
В битву за хлеб на поля
поведем!

Я думаю, справа не толькі ў напісаных Любай вершаваных радках пра славутую герайню. Проста наша Любка, як Паша Ангеліна, любіць і трактар, і поле, і зямлю і, як Паша Ангеліна, бачыць у сваім жыцці самую галоўную задачу і галоўны напрамак.



Светлая, падобная вясне... Гэта пра цябе, жанчына, сказаў паэт. Пра цябе, каханая, такая прыгожая ў белым вэлюме, і пра цябе, маці, самая лепшая, самая дарагая ў свеце.


Гэта твае рукі ўмейць усё — рабіць цудоўную тканіну, як робіца гэта мінчанка Герой Сацыялістычнай Працы Варвара Саламаха, трymаць штурвал трактара і камбайні, пэндзаль мастака, скальпель хірурга.

Ты — і купалаўская Паўлінка, і першая грацыя свету Вольга Корбут, і чароўная Ляроніха ў віхурным беларускім танцы, і летуценная незнамка. Светлая, падобная вясне...

Фота М. Амельчанкі, М. Байцова,
Е. Брыля, М. Высоцкага, У. Вяхоткі,
А. Дудкіна, Я. Контыша.



СВЕТЛАЯ, — ПАДОБНАЯ ВЯСНЕ



Штрыхі да партрэта

А. СТАРАВОЙТАЎ,
брыгадзір комплекснай брыгады Марілёўскага будаўнічага трэста № 12, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР, Герой Сацыялістычнай Працы

— Заўсёды, калі пад'язджаю да роднай Лебядзёўкі, што ў Славгарадскім раёне, сэрца пачынае біцца соладка і пяшчотна. Яшчэ некалькі хвілін, і ля невялікай пяцісценкі пад трымам таполямі мяне сустракае маці. Невысокая, худзенькая, у квяцістай сукенцы, яна кідаецца ў мае абдымкі. Якім шчасцем свецияца яе вочы!

— Сынок!

Мама... Дзе б ні былі мы, твае дзеци, ты — з намі заўсёды. У сям'і нас расло дзевяць — пяць сясцёр і чатыры браты. Бацькі — Павел Іўкавіч і Соф'я Сямёнаўна ўсе сілы аддавалі, каб на карміць, апрануць, навучыць нас. Памятаю гады маленства, супровае ваеннае ліхалецце, нялёгкі пасляваенны час. Памятаю, як глядзела маці ў нямым адчай на папялішча нашай хаты — фашысты спалілі амаль усю вёску. Але не разгубілася, не сагнулася ад гора. Сваімі рукамі пабудавала зямлянку. Потым бралася за ўсякую работу, бо з пустым рукавом прыйшоў з вайны бацька. А які смачны быў для нас той бохан хлеба, які спяклі матчыны руки!

Дзе б мы, Старавойтавы, ні жылі, заўсёды памятаем матчын наказ — працаўца так, каб заслужыць людскую падзяку. Кожны год збіраемся да бацькоўскага парога. Не толькі каб памагчы па гаспадарцы, падыхаць водарами роднага поля. Прыйзджаём, каб расказаць, як беражом матчын і бацькаў наказ. І заўсёды пад старымі таполямі нас першая сустракае маці.

Я скіляю галаву перад табою, мама, перад усімі жанчынамі-матяркамі. Што можа быць больш высокім і прыгожым у жанчыне, чым мачярынства!

Анатоль АНІКЕЙЧЫК,
скульптар, народны мастак БССР

— Самая прывабная, на мой погляд, рыса сучасніцы?

Я — мастак. І дазвольце мне перш за ўсё называць тое, што дае мне высокое творчае натхненне. Знешняя прыгажосць сучаснай жанчыны. Паглядзіце, што нам паднеслі апошняя гады. Падрос і пайшоў у жыццё невыказна чароўны тып жаночага хараства. У выніку акселерацыі, магчыма, а хутчэй за ўсё дзякуючы новым умовам жыцця, калі дзеци з самых ранніх гадоў далучаюцца да музыкі, танца, спорту, насы маладыя жанчыны, насы дзяячыты выглядаюць праста багінімі. Афрадыты ходзяць побач з намі, ездзяць у трамваях, тралейбусах. Высокія, гордыя, з прыгожымі лініямі, грацыёнымі і спартыўнымі адначасова. Нам, мастакам, праста пашанцавала, што мы жывёём у такі час.

У сваёй скульптуры, якая называецца «Гаццяня», я якраз і імкнуся ўвасобіць такое знешнє аблічча жанчыны-сучасніцы. І ў «Бярозы» і «Партрэце дзяўчыны» таксама. Лічыце, атрымалася нядрэнна? Што ж, я вельмі рады, асабліва калі гэта падабаецца такім строгім крытыкам, як жанчыны.

Што хochaцца мне яшчэ сказаць? Вельмі прыемна, што новае аблічча сучасніцы сёння не з'яўляеца манаполіяй гараджанак. Вось я нядайна паездзіў па наших беларускіх вёсках — і якое захапленне выклікалі ў мяне вясковыя дзяўчата, тоненькія, як бярозкі, такія ж дайганогія і грацыёныя, як і сталічныя модніцы. Так што кануў у вечнасць і для нас, мастакоў, той тыпаж жанчыны, якую мы заўсёды мімаволі спалучалі з вясковым жыццём,— мажной, шыракаплечай, занадта мускулістай.

Як глядзіць на маё захапленне жонка? Ці не раўнует? Мая жонка Парыса не належыць да людзей нашай прафесіі. Яна інжынер-электрык, праектуе электрастанцыі. Парыса — маё другое «я». Яна самы лепшы дарадчык і крытык у кожнай маёй новай працы. Калі цябе разумее жанчына, якая ідзе з табой па жыцці побач,— гэта вялікае ішчасце для мастака.

Планы на будучае? Зразумела, буду і надалей славіць у сваіх працах цудоўнае новае аблічча жанчыны-сучасніцы. Хачу, між іншым, стварыць скульптурную группу, якая сімвалізавала б сабою жыццё і кахранне. І прыгажосць не толькі жанчыны, але і мужчыны. Бо ў вечным дрэве жыцця насы галіны заўсёды побач...



З. М. Тусналобава-Марчанка сярод баявых сяброў.

У дваццаць трэці дзень лістапада родныя, блізкія, знаёмыя Зінаіды Міхайлаўны Тусналобавай-Марчанікі прыйдуць павіншаваць яе з днём нараджэння. З апошніяў сустэрэчы гэтай славутай жанчыны з жаночым часопісам мінула шмат гадоў. Няхай жа гэты артыкул будзе віншаваннем Зінаідзе Міхайлаўне ад «Работніцы і сялянкі» і паўмільёна яе чытачоў.

най, сёлета ажаніўся. Дачкі тады яшчэ і на свеце не было, а зараз ёй, Ніначцы, пятнаццаць споўнілася. Ужо ў тэхнічным вучылішчы займаецца.

— Здаецца, зусім нядайна пратэзы не былі такімі нязграбнымі,— уздыхае Зінаіда Міхайлаўна, стоячы ля пліты, на якой варацца грыбы.— Сama, бывала, прывозіла з лесу па паўсотні баравікоў. А цяпер пацяжэлі мае «ногі».

Што ж тут дзіўнага! Пасля пяцідзесяці цяжэюць і свае ўласныя ногі, а ў яе ж — пратэзы... Сёлета зусім не ездзіла ў лес. Затое Іосіф Пятровіч, муж, прывозіў грыбоў за дваіх.

Яна рассказае пра жыццёвя змены.

Слухаю і часам забываюся, што нязменным у яе жыцці засталося адзінае: няма ні ног ні рук... Ужо трыццаць другі год... і яшчэ адно застаецца нязменным: людзі па-ранейшаму ідуць да іх у хату з адкры-



КОЛЪКІ Б

тымі, шчырымі сэрцамі, і паштальён прыносіць па некалькі пісем на дзень.

...Семнаццаць гадоў назад паштальён таксама прынёс некалькі канвертаў. Зубамі разарвала яна той, на якім не знаёмым почыркам быў напісаны адрес, і ледзь не ўскрынула, прачытаўши: «Піша вам Пётр Андрэй, баявая работа якога ў час вайны цесна звязана з вашым іменем. На фюзеляжы майго самалёта «ІЛ-2» у 1944 годзе на 1-м Прыбалтыйскім фронце было напісаны віша імя...»

Колькі разоў яна бачыла на здымках той самалёт з надпісам «За Зіну Тусналобаву!» і побач з ім эkipаж перад чарговым вылетам на ворага. Ведала, што гэта лётчыкі-камсамольцы — камандзір эkipажа Пётр Кузьміч Андрэй і штурман Мікалай Кузьміч Машчэнскіх. Але ніколі не бачыла ніводнага з іх. І вось — пісьмо.

Памяць, бы стужку кінахронікі, начала перамотваць ўсё спачатку.

За туманней смугой на далёкім даляглядзе мільганула роднае Шаўцова. Потым нялёнская дарога адтуль, з-пад Полацка: спачатку да бацькі на Беламорска-Балтыйскі канал, потым — у Кузбас, да сваякоў. Саўгас, дзе цяпер працавалі бацька з маці, чымсьці нагадваў Шаўцова. І дарога ў Новапакасьмінскую сямігодку была, здаецца, працягам той, па якой яна ў роднай вёсцы пайшла ў пачатковую школу.

Пасля сёмага класа гэта дарога прывяла Зіну ў Ленінск-Кузнецк, у хімлабараторыю трэста «Ленінвугаль». Узыходзіла зара юнацтва. І раптам — вайна...

Праводзіўшы на фронт брат і мужа, Зіна ўпотай ад маці прыйшла ў ваенкамат. Адмовілі. Затое ў трэсце яе, сакратара камсамольскай арганізацыі, перавялі на выкананне спецзаказу для фронту. І як бы ні стамлялася за дзень на працы, вечарам ўсё роўна ішла на курсы медсясцёр. А вясной сорак другога года, як толькі сфарміравалася 303-я сібірская дывізія, Зінаіда Тусналобава была там за медсястру.

Цяпер, калі перад вачыма памяці праходзіць перажытак, Зінаідзе Міхайлаўне лепей было б не бачыць некаторыя кадры. Але якраз яны і не выходзяць з галавы. І страшэнная бамбёжка, калі іх эшелон разгружалі ў Ліпецку. І 130-кіламетровы марш да перадавой пры поўным рыштунку, ды

яшчэ ў спёку. І першы бой пад Варонежам...

Што там рабілася! Ужо ў першыя дні Зіна Тусналобава вынесла з поля бою сорак параненых. Колькі разоў ад іхнай роты заставалася ў строі два-тры чалавекі! Нават прозвішчы камандзіраў не паспявала запомніць. У памяці застаўся толькі першы — Міхаіл Цімашэнка; ён там жа, пад Варонежам, паспей даць ёй рэкомендаци ў партыю.

Так з дня ў дзень аж да сорак трэцяга года. Потым дывізію перавялі з Варонежскага на Курскі напрамак. Гэта было ў дні, калі абаронцы Сталінграда дабівалі ваяк Паўлюса.

Падраздзяленне, у якім была Зінаіда Тусналобава, трэці дзень вяло бой за станцыю Гаршэчнае. Байцы ведалі, што праціўнік абклаў іх з усіх бакоў, але не адступалі ні на крок. Без падмацавання, без харчу адбівалі атаку за атакай. Зіна вынесла ўжо 123-га параненага.

І зараз памятае, як камандзір роты ў апошні раз скамандаваў: «За мной!» Здаецца, і цяпер яшчэ чуе, як праз некалькі мінут ён ускрыкнуў і ссунуўся ў снег. Хутчэй на дапамогу! Але пакуль дапаўзеш у валёнках, ватовых штанах і цэлагрэйцы ды яшчэ зверху ў шынялі! Падхапілася, кінулася ўперад кароткай перабежкай — і тут разрыўная куля сікнула па нагах. Упала, з апошніх сіл папаўзла да камандзіра. Але яе дапамога ўжо не спатрэбілася. Падняла наган, адшпіліла сумку. Ці хопіц сіл дапаўзці назад?

Не дапаўзла...

Перад вачыма застыў барвони марозны надвячорак. У Сталінградзе ўжо грымелі пераможныя залпы, а ў гэты момант фашыст азвярэла біў яе прыкладам па галаве. Зіна страпіла прытомнасць.

Калі нарэшце расплюшчыла вочы, быў такі самы ясны лютайскі надвячорак. Яна не магла скрунцца з месца. А калі падышлі разведчыкі і сандружынніца Маша Паўлава ўскрыкнула: «Зіначка, ты ж зусім замерзла!», яна зразумела, што цэляя суткі праляжала на марозе параненая і збітая.

Да станцыі Гаршэчнай, якую за гэтыя суткі зноў адбілі на шы, гвардыі старшыну медыцынскай службы неслі на руках. Там началася барацьба за яе выратаванне. Увесе год — са шпіталя ў шпіталь. З горада ў горад. Аж да Свярдлоў-

ска. Адна за адной — восем аперацый. На дваццаць трэцім годзе застацца без ног і без рук... Якую стойкасць, якую волю трэба было мець, каб праз усё гэта прайсці і застацца ў строі!

Так, у строі. Яшчэ там, у Свярдлоўску, Зінаіду Тусналобаву не раз прывозілі са шпіталя на абаронны завод, і яна лепш за любога агітатора заклікала кожнага рабочага: «Зрабіце за мяне хаця па адной заклёнцы на танкі! Рабілі, і не па адной. Камсамольцы выпусцілі звыш задання пяць танкаў і назвалі яе іменем.

Ужо з інстытута пратэзавання, з Масквы, звярнулася ў газету 1-га Прыбалтыйскага фронту з пісьмом, у якім пісала:

«Рускія людзі! Салдаты! Я была вашым таварышам, ішла з вами ў адным строі. Цяпер я не могу больш змагацца... Мне 23 гады. Пятнаццаць месяцаў ужо ляжу, прыкаваная да шпітальнага ложка. У мяне зараз няма ні рук, ні ног. Гэта зрабілі фашисты ў вылюдкі. Я прашу вас: адпомніце! Адпомніце за мяне, за мой родны Полацк! За нашу змучаную зямлю, за нашу растаптаную маладосць!»

Па 70—80 пісем з фронту прыходзіла ёй штодзённа. Са старонак франтавых, армейскіх, дывізійных газет не знікала рубрыка «Пісьмы Зіне Тусналобавай».

Вось тады яна і прачытала пра Пятра Андрэева. Абрубкам правай рукі напісала яму першае пісьмо, паслала ў ту газету. Радавалася, што ўсе пачулі яе голас, расказвала, якіх поспехаў дасягнула ў барацьбе за жыццё — пасля доўгіх пакут навучылася хадзіць на пратэзах і нават пісаць...

...Прайшло шмат год. І раптам — гэтае пісьмо.

Зноў і зноў чытала яго. Угядалася ў фотаздымак з надпісам: «У вас ёсьць фатаграфія баявога эkipажа ў перыяд вайны, а зараз высылаю фота «эkipажа» мірнага часу: жонка Ніна, сын Сяргей і я».

А яшчэ праз колькі месяцаў яны сустрэліся. Пётр Андрэй прачытаў у газетах Указ аб прысваенні Зінаідзе Міхайлаўне Тусналобавай-Марчанка звання Героя Савецкага Саюза і прыехаў у Полацк, каб павіншаваць. За подзвігі, здзейсненныя на самалёце з яе іменем, Пётр Кузьміч таксама ўдастоеў звання Героя Савецкага Саюза.

...Перагортваем старонкі ся-

мейных альбомаў. Сярод шматлікіх здымкаў зноў і зноў пазнаю Андрэевых. Зінаіда Міхайлаўна тлумачыць:

— Гэта калі мы з мужам і Вовам ездзілі да іх у госці.

— Гэта калі мне ўручалі імянны медаль «Флорэнс Найцінгейл».

Такім медалём у 1965 годзе яе ўзнагародзіў Міжнародны Камітэт Чырвонага Крыжа. Яна вельмі ганарыцца гэтай узнагародай.

А яшчэ больш — сваімі верхнімі добрымі сябрамі. Колькі іх! Аднапалчане. Урачы і медыцынскія сёстры. Шахцёры з Кузбаса. Журналісты. Але найперш самыя блізкія — муж, дзеці, брат... І Добышы — Ніна Пятроўна і Віталь Лукіч.

— Не забудзьце гэта прозвішча, — просіць Зінаіда Міхайлаўна. — У гонар Ніны Пятроўны я і дачку нашу назвала.

Не паспела сказаць, як Ніна Пятроўна ўжо на парозе.

— Купіла табе прадукты.

Зінаіда Міхайлаўна ўдзячна ківе галавой:

— Пакладзі рэчи і налівай боршч, будзем абедаць.

Пакуль Ніна Пятроўна аднесла пакупкі дамоў, я ўжо ведала, што гэта суседка, найпершая сяброўка і памочніца.

Ніна Пятроўна зноў пратупала пад акном і ўвайшла ў хату ўжо з поштай:

— Сёння табе толькі два пісьмы — адно з Кузбаса, а другое нейкае незнёмае.

Потым абедзве смяяліся: гэта незнёмае — ад Ніны. Панехала з вучылішчам у падшэфны калгас на ўборку і вось піша: на руках мазалі...

— Ай, як добра, што ў Нінічкі мазалі паявіліся. Ніхай па сваіх мазалах зведае, што сапраўднае шчасце толькі ў працы ды ў барацьбе, — гаварыла Зінаіда Міхайлаўна.

Зведаць гэта яна жадае і ўсім піянерам, дружыны якіх носяць яе імя — у Полацку, у Ленінск-Кузнецку, у Варонежы і ў многіх іншых гарадах. Юнакам і дзяўчатам, якія на яе прыкладзе вучыліца мужнасці і стойкасці. Людзям, якія ў цяжкую хвіліну звяртаюцца да яе за парадай або за маральнай падтрымкай.

...Вялікі ваенны подзвіг здзейсніла Зіна Тусналобава. Подзвіг мужнасці. Яшчэ адзін найвялікшы подзвіг належыць сёння Зінаідзе Міхайлаўне Тусналобавай-Марчанке. Не так многа роўных яму ведае чалавечства. Імя яму — воля да жыцця!

Аляксандра ЗАХАРЭНКА

ГДЫ НІ ПРАЙШЛО...

УШТАЦЕ Каліфорнія, ва ўтульным студэнцкім гарадку Берклі, сабраліся на XIII міжнародны генетычны кангрэс вучоныя 70 краін свету.

Вялізная зала. На кафедру падымаюца вучоныя Англіі, ЗША...

Старшынствуючы аўт'яўляе наступны даклад. Да кафедры ідзе акадэмік Мікалай Васільевіч Турбін. Каб расказаць, чаго дасягнуў Інстытут генетыкі і цыталогіі Беларускай Акадэміі навук за апошнія гады.

Яны ўтраіх пісалі гэты даклад: акадэмік Турбін, член-карэспандэнт Акадэміі навук Беларускай ССР, доктар біялагічных навук, дырэктар Інстытута генетыкі і цыталогіі Любоў Уладзіміраўна Хатылёва і кандыдат навук, старши навуковыя супрацоўнік інстытута Ларыса Мікалаеўна Камінская.

А зараз Любоў Уладзіміраўна, дачка малапісменнай да рэвалюцыі ся-

вялізным коласам, можна тіганцкую, можна з асцюкамі і без асцюкоў, і — галоўнае, над чым працуець нашы вучоныя, — можна (і трэба!) павялічыць колькасць бялку ў зярнятах.

Але справа не толькі ў гаспадарчай карысці. Гетэрозіс — з'ява агульнабіялагічная. Цалкам раскрыць яго механізм азначала б для навукі аб спадчыннасці вялізны крок уперад.

У Інстытуце генетыкі і цыталогіі ўпершыню ў краіне прымянілі матэматычны аналіз для пабудовы матэматычнай мадэлі гетэрозісу, ці, больш дакладна, — многіх мадэлі для сітуацый, якія ўзнікаюць пры скрыжоўванні. Няма нічога дзіўнага ў tym, што мадэлі гетэрозісу, распрацаваныя для кукурузы, аказаліся прыгоднымі для прымысловага скрыжоўвання свіней.

Генетыка цесна звязана з медыцынай. У апошнія гады медыкі свету

МЫ УЧИМСЯ

Федора Бузова.

Фото ма тэхнічнай. Осенню 1924 года я была выбрана женщінай белорускай от села Ждановічі. Мне пришлося тогда ходить до стоя на собрания слушать до клады и я видела как можно было быть неграмотной. Я начала учитьсяграмоте зимой у нас в селе открылся ликпункт и я начала там учиться

Федора Бузова

ДУМ ПАЛАЮЧЫХ ЦВЕТ

лянкі, сядзіць у зале побач з вучонымі, імёны якіх ведала яшчэ студэнткай, і слухае даклад. У ім — праца яе жыцця...

Што такое генетыка, што яна вывучае? Чаму ёй надаюць такое вялікае значэнне ва ўсім свеце?

Генетыка — навука аб спадчыннасці арганізма і яе зменлівасці, навука аб эвалюцыі жыцця на Зямлі. У свеце няма большай таямніцы, чым таямніца жыцця, няма большых загадак, чым загадкі спадчыннасці. Усё жывое пераймае ад сваіх продкаў жыццёвую сілу і хваробу, добрыя і дрэнныя задаткі. Навучыцца кіраваць гэтымі працэсамі, зразумець сакрэты генетычных кодаў — вось задача науки.

«Гібрыдная сіла», «усыпішака магутнасці» — так здаўна называлі дзіўны фенамен: здольнасць патомства ад скрыжавання жывёл розных парод, раслін розных сартоў у першым пакаленні значна пераўзыходзіць бацькоў па ўсіх паказчыках. Гэта гетэрозіс, «шчаслівае» накладанне становучых якасцей бацькоўскіх генаў.

Цяжка ацаніць практичнае значэнне гэтага фенамена. Толькі распрацоўка новай тэхналогіі атрымання гібрыднага насення, якая грунтуецца на законах генетыкі, дала магчымасць у нашай краіне ўзняць ураджайнасць многіх сельскагаспадарчых культур на 25—30 і больш працэнтаў. Сотні мільёнаў тон дадатковага зерня і зялёнай масы — вось што дae гібрыдная кукуруза ў парапанні са звычайнімі сартамі. Тоё ж самае і ў жывёлагадоўлі.

У Інстытуце, якім кіруе Любоў Уладзіміраўна Хатылёва, робяць радыяцыйныя эксперыменты з пшаніцай: яе можна вырошчаць карлікавую з

б'юцца над праблемай перасадкі органаў. Вядома, што жывы арганізм не прымае нічога «чужога», яго імунітэтычны бар'ер нè ўдаецца пераступіць. А чаму ракавая пухліна, таксама «чужая» для арганізма, расце, не зважаючы на несумяшчальнасць, і пераадольвае ахоўныя бар'еры? Як умацаваць імунагенетычны бар'ер для ракавай пухліны, як лакалізаваць яе, не даць магчымасці расці? Над гэтай праблемай працуецца беларускія вучоныя Інстытута генетыкі і цыталогіі. Вынікі іх работы таксама былі прадстаўлены на абмеркаванне Міжнароднага генетычнага кангрэсу.

Даклады, дыскусіі, спрэчкі... Найбольш спрэчак выклікалі розныя аспекты малекулярнай генетыкі. І не выпадкова.

Гены, якія нясуць у сабе спадчыну, складаюцца з малекул. Навучыцца кіраваць малекуламі — і мэта і мара вучоных свету. Добра, калі іх дасягненні пойдуць на карысць чалавеку. А калі не на карысць?

У пачатку наступнага года вядучыя вучоныя свету збяруцца, каб параіцца, як забараніць прымяненне не дзеля дабра чалавека дасягненнія малекулярнай генетыкі.

Пра гэта з надзеяй і верай гаворыць савецкі генетык, прафесар Любоў Уладзіміраўна Хатылёва.

Інстытуту, якім яна кіруе, толькі дзвеяць гадоў. Яго стварыў вядомы савецкі генетык, акадэмік УАСГНІЛ М. В. Турбін. І застайся яго навуковым кансультантам. Інстытут малады. Але яго навуковыя работы ведаюць не толькі ў нашай краіне. Нядайна чэхаславацкія вучоныя інстытута Менделеум звярнуліся да беларускага інстытута з просьбай супрацоўніцтва. Іх зацікавілі матэматычныя метады



Зайсёды цікава паслушаць Любоў Уладзіміраўну Хатылёву.

селекцыі на гетэрозіс. Падпісалі контракт па лініі СЭУ.

У Балгарыі была нарада па гетэрозісу сельскагаспадарчых раслін, і трэバў даклады беларускіх вучоных апублікаваны ў працах нарады.

Беларускія вучоныя ўдзельнічаюць ва ўсіх важнейшых міжнародных сімпозіумах па гэтых праблемах.

Беларускія вучоныя. Якімі шляхамі ішлі яны, каб нарэшце сустрэцца ў інстытуце Акадэміі навук.

Любоў Уладзіміраўна скончыла да вайны шэсць класаў. Бацька і старэйшы брат пайшлі на фронт. А яны з маці ледзь паспелі ўцячы з палаочага Гомеля, які бамблі фашысты. Трапілі ў Куйбышаў.

У школе яна вучылася выдатна. Экзамены за 9 і 10 класы здала экстэрнам. Атрымала залаты медаль. Каб быць побач з маці, паступіла ў сельскагаспадарчы інстытут, які знаходзіўся на станцыі Кінель. Як толькі

вызвалілі Гомель — вярнуліся дадому. Працягала вучобу ў Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі.

Бацька загінні ў яшчэ у сорак першым, пад Ржэвам. Брат прайшоў вайну ад Сталінграда да Будапешта, цяпер — прафесар, рэктар інстытута рэдыёэлектронікі ў Харкаве.

— Мне ўсё жыццё шанцевала на добрых людзей,— Любую Уладзіміраўна ўспамінае з вялікай цеплыній людзей, якія страчаліся на яе шляху і якія любілі навуку. І кожны па кро-пельцы гэтую любую аддаваў ёй.

Аляксандр Мікалаевіч Іпацьеў, прафесар Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі. Захапляўся генетыкай. Напэўна, дзякуючы яго лекцыям Любую Уладзіміраўна, скончышы з адзінай акадэмію, паехала ў Москву паступаць у аспірантуру МДУ па специяльнасці генетыка. Над кандыдацкай дысертаций працавала ў Днепрапятроўску пад практичным кіраўніцтвам выдатнага вучонага, выдатнага чалавека Барыса Паўлавіча Сакалова, дружбу з якім яна захавала на ўсё жыццё.

Працавала ў Нальчику, а потым — сустрэча ў Мінску з Мікалаем Васільевічам Турбіным.

З Любую Уладзіміраўной лёгка гаварыць, яна чалавек абаяльны і вя-сёлы. І толькі дзівішся, адкуль у яе бяруцца сілы і час, каб кіраваць та-кім складаным арганізмам, як інсты-тут, займацца актыўна навукай, быць добрай маці (а ў яе два сыны, адзін заканчвае хімфак БДУ імя У. І. Ле-ніна, другі — дзесяты клас) і яшчэ займацца грамадскай работай. Яна — дэпутат гарадскога Савета, узначальвае камісію па ахове прыроды.

З цеплынёю гаворыць Любую Уладзіміраўну пра сваіх калег. Пра Ганну Мікалаеўну Палілаву, доктара біялагічных навук, загадчыка лабараторіі нехрамасомнай спадчыннасці:

— Надзвычай цікавы чалавек, разуміца. Улюблённая ў цыталогію.

Называе імёны кандыдатаў навук:

Ларыса Мікалаеўна Камінская, старши навуковы супрацоўнік, пра-цуе над доктарскай дысертаций.

Надзея Васільеўна Атрашонак — кіруе групай электроннай мікраскапії.

Валянціна Мікалаеўна Загрэкова — цытолаг, старши навуковы супрацоўнік.

Ірма Барысаўна Масэ і Роза Іосіфаўна Ганчарова працуяць у лабара-торыі тэарэтычнай генетыкі.

Людміла Аляксандраўна Таруціна, вядомыя спецыяліст па пытаннях ма-тэматычнай генетыкі.

Пяць дактароў навук выраслі ў ін-ституце, два з іх абраны членамі-ка-рэспандэнтамі Акадэміі навук Бела-рускай ССР, 38 кандыдатаў навук. Усе яны прыйшли ў Інстытут, каб свой та-lent, веды і розум пакласці на алтар самай гуманнай у свеце навукі.

Галіна ВАСІЛЕЎСКАЯ

В. ШЫМАНСКІ, старшыня калгаса імя Гастэлы Мінскага раёна, Герой Сацыялістычнай Працы

— Жанчына сямідзесятых? Наша сучасніца? Захапляюся. Якой рысай харарактру? Дазвольце замест адказу паказаць вам свежы нумар раёнай газеты «Шлях ка-мунізму». Паглядзіце на партрэт: стаіць маладая сімпатичная дзяўчына ў цёмным элегантным касцюмчыку, у модных лакіраваных туфлях. І па прычосцы, і па адзен-ню, і па сумачцы, якую яна тримае ў руках, можна адразу вызначыць: гэта наша су-часніца, жыве ў нашы дні. А цяпер прачытаіце, што яна піша сама пра сябе:

«Даяркай працу ў чацвёрты год. Мне ўсё ранавата мераца сіламі з такімі майстрамі, як Марыя Іосіфаўна Матусевіч, правафланговая сярод даярак усёй Мін-шчыны. Але стараюся працаваць так, як яна. Каровы Марыі Іосіфаўны за дзясяць месяцаў далі па 4545 кілаграмаў малака. Яшчэ летась яна перакрыла шасцітысячны рубеж». Так піша Зіна Таракан, даярка нашага калгаса.

Марыя Іосіфаўна Матусевіч, Марыя Архіпаўна Леановіч — самыя паважаныя, самыя працавітыя жанчыны нашага калгаса. І вось дзяўчына лічыць вялікім гона-рам для сябе пайсці іх дарогай жыцця, вучыцца ў іх і спаборнічаць з імі.

Мая даўняя запаветная думка: калі-небудзь настане час, і людзі збудуюць величны помнік жанчыне-сялянцы. За яе самаадданы працоўны подзвіг. За бяскоңную ішчырную працавітасць беларускай сялянкі.

С. ПУШКАРОЎ, генерал-маёр танковых войск, Герой Савецкага Союза

— Як салдат, я адкажу на ваша пытанне па-салдацку коратка: Мужнасць. Вер-насць. Памяць. Подзвіг мае шмат імян. Сярод іх не злічыць жаночых — вядомых і невядомых. Кожны, хто прайшоў праз агонь бітваў, беражліва нясе ў сэрцы і памяці вялікі подзвіг Жанчыны часоў Айчыннай вайны.

1943 год. У час танковай атакі медсястра Любка Фёдарава, невялікага росту, кір-патая дзяўчынка, нікога не спытаўшыся, села з аўтаматам за вежу танка і вяла агонь. Яе цяжка параніла.

— Чаму вы гэта зрабілі? — задалі ёй пытанне.

— У мяне павінен быць свой разлік з ворагам...

...У жніўні сорак чацвёртага года на беразе Заходніяга Буга завязаўся бой. Нават бывалыя байцы разгубіліся перад шкваральным агнём. А медсястра Валя Ігнаце-ва дабралася да берага, стала ў рост і крикнула: «Што ж вы, хлопцы! А ну за мной!» — і кінулася ўплыць цераз раку...

Памяць мая беражэ гэтых маленьких дэталей будняў суроўай Айчыннай вайны. Дэ-талі мужнасці і адвагі, якія ў канчатковым выніку нараджалі величны подзвіг народа.

Не было бы ў салдата той сілы, што вядзе на подзвіг, калі б за яго плячыма ў ты-ле не было надзеінай і моцнай апоры. Жаночыя рукі кавалі зброю, якой салдат біў фашыстаў. З ім дзяліліся апошнім, каб там, на перадавой, палегчыць цяжар салдац-кага ваеннага лесу. У яго верылі, яго чакалі, як могуць верыць і чакаць Жанчыны.

Хутка міне трывалы гадоў, як скончылася вайна. А ўдовы і маці яшчэ не пера-сталі верыць у цуд, чакаць вяртання сваіх сыноў, мужоў і блізкіх. Не гасне ў іх сэр-цах боль, не сціраюцца ў памяці любімая твары. І салдат, які прайшоў суроўю шко-лу вайны, і салдат, які ўпершыню стай у строй, аднолькава пакланяюцца Мужнасці, Вернасці і Памяці жанчыны.

Эдуард МАЛАФЕЕЎ, заслужаны майстар спорту СССР, трэнер і ігрок мінскай футбольнай каманды «Дынама»

— З далёкай старажытнасці жанчына лічылася захавальніцай хатняга ачага. І хаця з тых часоў яе становішча непазнавальна змянілася, але ўменне быць добрай гаспадынай, чулай і ўважлівай жонкай і маці цэніцца вельмі висока. Кожны мужчына з гонарамі сцвярджае, што галоўны ў сям'і — гэта ён. Але ж на самой справе галава сям'і — той, на кім трymаецца сям'я, дом. А трymаецца яна ўсё ж на жанчыне.

У нас, спартсменаў, нялгкое жыццё. Штодзённыя трэніроўкі, календарныя сустэр-чи, таварыскія матчы, праца або вучоба. Дамоў прыходзішь стомлены. Увага жонкі, яе разуменне неяк незаўажна здымоюць гэтую стому, хаця нашы сяброўкі заняты не менш: праца, дзеци, хатнія клопаты.

Мая жонка Дзіна інжынер, яна найпершы, самы верны сябар і дарадчык нашага калектыву. Ніколі не прапусціць футбольнага матча, які адбываецца на нашым стадыёне, хвалюеца за нас. Калі праиграем — не папракне, а наадварот — сучішае, падбадзёрвае. Разумее, што нам вельмі прыкра ад няўдачы. А выйграем, пакажам высокое майстэрства — ішчыра павіншуе кожнага. Калі каманда ў ад'ездзе, — не пра-пусціць ніводнага матча, што трансліруеца па тэлевізору, ні аднаго рэпартажу.

Без жанчыны-сябра, якая б цябе разумела, нам, мужчынам, пражыць вельмі цяжка...





ЗА ПРАВА БЫЦЬ РОҮНЫМІ

У адпаведнасці з рашэннем ХХVII сесіі Генеральнай Асамблеі ААН 1975 год аб'ялена Міжнародным годам жанчыны. Прагрэсіўная жаночая грамадскасць свету ўспрыняла гэтае рашэнне як надзею на новы крок у прызнанні прынцыпу роўнасці мужчыны і жанчыны. Пакуль што ў большасці краін жанчыны адчуваюць дыскрымінацыю ў прыёме на працу і вучобу, атрымліваюць няроўную аплату за роўную з мужчынамі працу. Яны ўсё больш настойліва змагаюцца за свае права ў грамадстве.

ФРАНЦЫЯ

Не так даўно Французская Камуністычная партыя і іншыя левыя сілы краіны прынялі агульную праграму дэмакратычных пераўтварэнняў у жыцці Францыі. Шырокое адлюстраванне ў ёй знайшло праблемы раўнапраўя жанчын, у прыватнасці працуючых жанчын краіны. Бо пакуль што тут асабліва цяжкім з'яўляецца становішча жанчын як на вытворчасці, так і ў атрыманні прафесіі. Паводле статыстыкі Нацыянальнага інстытута дэмографічных даследаванняў, каля 40 працэнтаў працоўнага насельніцтва краіны складаюць жанчыны ва ўзросце ад 15 гадоў і вышэй. Сацыёлаг Эвельін Сюльро сцвярджае, што большасць францужанак ужо не нараджае дзяцей пасля 30 гадоў. Яны пачынаюць новае працоўнае жыццё ва ўзросце 30—40 гадоў і жадаюць атрымаць прафесію, калі не атрымалі яе да замужжа. Хоць колькасць працуючых жанчын за апошнія гады вырасла, іх становішча значна горшае, чым мужчын. Яны з'яўляюцца ахвярамі нізкай заработка платы, працуяць у значна горшых умовах. «Калі мужчыну, які адсутнічае некалькі дзён на работе па хваробе або іншай прычыне, не папракаюць за гэта, то жанчыну, у якой захварэла дзіця і яна не выйшла на работу некалькі дзён, могуць аслабіць ад займаючай пасады, могуць аб'яўвіць ёй вымову, скарыць зарплату і г. д.», — пісала Ж. Калабр, супрацоўніца

ніца міністэрства працы, у часопісе «Голос кадраў дзяржаўных установ». Нарэшце, калі стаіць пытанне аб найме на работу мужчыны або жанчыны, якія маюць аднолькавую кваліфікацыю і аднолькавы дыплом, бяруць лепш мужчыну. Жанчыну ж бяруць у тым выпадку, калі яна згодзіцца выконваць больш цяжкую работу або калі яе кваліфікацыя для дадзенай пасады вышэйшая ў параўнанні з мужчынам. Што ж датычыць зарплаты, то для жанчын яна ў Францыі ў абсолютнай большасці выпадкаў за роўную працу ніжэйшая, чым у мужчын.

Сістэматычна прайяўляецца дыскрымінацыя жанчыны і ў атрыманні адукациі. Навучальныя установы краіны больш прымаюць мужчын. Існуе яшчэ думка, што нават пры атрыманні прафесіі краінскіх, закройшчыцы, вышивальшчыцы і г. д. перавагу павінны аддаваць мужчынам. У 1969 годзе дыплом майстра па вышэйназваных спецыяльнасцях атрымалі толькі 10,7 працэнта дзяўчат, а 89,3 працэнта — юнакі.

Найбольшая частка дзяўчат набывае спецыяльнасць для работы ў гандлі і сферы абслугоўвання, і вельмі нязначная частка з іх мае доступ да атрымання сучасных тэхнічных прафесій. Яшчэ большая няроўнасць у атрыманні вышэйшай адукациі. Дзесяць гадоў назад з 758 тых, хто закончыў вышэйшую сельскагаспадарчую навучальную установу, было толькі 19 жанчын, з 158 архітэктараў — дзве жанчыны, з 206 інжынераў па будаўніцтву мастоў і дарог дыплом атрымалі толькі 3 жанчыны. У 1966 годзе дыплом інжынера атрымалі 7082 мужчыны і 311 жанчын. Вельмі марудна расла колькасць жанчын з вышэйшай адукаций і ў наступныя гады. Многія дзяўчаты вымушаны ісці на «Курсы прафесійной падрыхтоўкі», арганізаваныя міжведамаснай палатай па падрыхтоўцы спецыялістаў. Моладзь, якая паступае ва ўзросце 14—15 гадоў на гэтыя курсы, знаходзіцца ў веданні таго ці іншага прадпрыемства, якое не нясе ні матэ-

Мільёны жанчын планеты яшчэ жывуць у пастаяннай трывозе за тое, які пракарміць дзяцей.

Фота ЮНЕСКО.

рыяльной, ні маральнай адказнасці за яе навучанне.

«Гаспадар,— гаворыцца ў дакуменце, які ўрадавыя ўстановы разаслалі прадпрыемцам,— вы не будзеце звязаны ніякім контрактам, вы можаце не выплачваць ні зарплаты, ні ўзнагароды за пражыванне навучэнца на вашым прадпрыемстве на працягу 28 гадзін у тыдзень, вы можаце быць вызвалены ад вашай долі ўзносу за яго навучанне якому-небудзь рамяству, вам трэба толькі падпісаць пагадненне і ўнесці 5 франкаў (1 рубель)... Пры заканчэнні навучання вы можаце заключыць контракт з маладым чалавекам, які зараз жа стане рэнтабельным на вашым прадпрыемстве...»

Толькі 5 франкаў, каб здабыць бясплатныя рабочыя рукі. Рэнтабельнасць забяспечана, прычым без ніякіх затрат. Такія курсы прафесійной падрыхтоўкі з'яўляюцца «сістэмай будучага», гаварыў былы міністр нацыянальнай адукациі Францыі Пейрэфіт.

Супраць такой «будучыні» і змагаеца Французская Камуністычная партыя. Праграма, якую выстаўляе партыя, гаварыла на XX з'ездзе французскіх камуністаў член Палітбюро ЦК ФКП Мадлен Венсан, адпавядае спадзяванням усіх працоўных жанчын. Гэта праграма роўнасці, магчымасці вучыцца, выхоўваць дзяцей у дзіцячых садах, павышаць кваліфікацыю.

С. ГАЛАЎКО,
загадчык кафедры Беларускага
дзяржаўнага інстытута
народнай гаспадаркі імя Куйбышава

ЗША

Негрыянкі ў ЗША падвяргаюцца трайному прыгнёту: па-першае, таму што яны, як правіла, належаць да рабочага класа; па-другое, таму што ў іх чорны колер скуры і, нарэшце, па-трэцяе, таму што яны жанчыны.

Пра гэта гавораць лічбы, апублікаваныя бюро жанчын Міністэрства працы ЗША.

Даследаванне сярэдняй гадавой зарплаты ў чэрвені 1972 года дало наступныя вынікі: на першым месцы па заробку стаяць белыя мужчыны, на другім — чорныя мужчыны, затым — белыя жанчыны і на апошнім — негрыянкі.

У 1971 годзе беспрацоўе чорных жанчын дасягнула 10,8 працэнта, а сярод белых жанчын — 6,3 працэнта. Апрача таго, даследаванне паказала, што негрыянкі звычайна выконваюць менш кваліфікованую, нізкааплачваемую работу ў параўнанні з белымі жанчынамі. У 1971 годзе каля 59 працэнтаў чорных амерыканак працеваў ў сферы бытавога абслугоўвання, у прыватных гаспадарках і на фабрыках. Белых жанчын, якія працуяць у гэтай сферы, налічвалася, адпаведна, усяго 32 працэнты.

Заканадаўцы прадугледжваюць сякія такія параграфы, накіраваныя супраць падобнай дыскрымінацыі. Але якая ад іх будзе карысць у тым свеце, дзе ўсім кіруе прыбытак і дзе гроши ператвараюць у фарс дэмакратию і элементарныя чалавечыя права!

Штотыднёвік «За рубежом».

На мерыдыянах Радзімы

Х тут клічущь чабурашкамі, і ўсе іх ведаюць, бо яны неразлучныя сяброўкі. Маленкія, з нязменнымі сваімі банцікамі, заўсёды з усмешкай. А на куртках намаляваны аблавухі Чабурашка і напісаны: «Клецк — БАМ». Хлопцы вачэй не спускаюць з «чабурашак» і ведаюць, што яны з Беларусі.

Марыя Усцілка і Ала Пляшко прыехалі на будаўніцтва Байкала-Амурскай магістралі з Клецка. Сяброўкі, можна сказаць, з дня нараджэння. Раслі на вуліцы Перамогі ў ціхім беларускім гарадку, а цяпер вось куды рванулі! І гэта ў дзесятніцаць.

Марыя працавала на заводзе камбікармоў. Ала — адміністрацірам у гасцініцы. Ні тая, ні другая будаўнічых спецыяльнасцей не мелі. А цяпер працујуць у будаўнічай брыгадзе Сашы Нікіценкі. Брыгада ледзь не поўным саставам прыехала з Мінска і славіца тым, што хлопцы вельмі ўжо шчыруюць на працы. Зборных брыгад тут мала, амаль усе камплектаваліся ці то ў Маскве, ці то ў Мінску, ці ў Кіеве. Алу з Марыяй ніхто не хацеў браць — нічога не ўмеюць ды і прыехалі «дзікунамі». А тут вучыца няма калі, працеваць трэба. Толькі Саша Нікіценка пашкадаваў зямлячак, узяў падсобніцамі.

Цягаць цяжкія насілкі з растворам і цэглай — гэта не ключы ад нумароў выдаваць. Але ніхто ніколі не бачыў «чабурашак» стомленымі. Яны ўмеюць не паказваць гэтага.

Рая Куляева таксама «чабурашка», толькі прыехала не з Клецка, а з Віцебска, дзе працавала на будоўлі. Марыя аднойчы сказала: «Я хачу ўвесь Саюз аб'ездзіць. Паглядзець і запомніць». Ала запірэчыла: «Мая мара ўжо ажыццяўлася — я на самай вялікай і самай далёкай будоўлі». Вынік падвяля Раю: «Будзем тут працеваць да канца дарогі. Прый-

дзем у Камсамольск. І ўбачым, што прайслі цераз усю карту».

Пашанцавала дзеячата. Тых, хто прыезджае сюды без камсамольскай пушчоўкі, без наўкавання і без спецыяльнасці, часцей за ўсё адпраўляюць назад. «Як жа гэта, — абураюцца «самаходы» (так іх тут называюць), — у газетах пішуць, што будоўля вялікая. Значыць, людзі патрэбны!» Ім адказваюць: «Будуць патрэбны, але трэба крыху пачакаць. Зараз патрэбны спецыялісты-будаўнікі, імі і ў камплектаваны ўдарны камсамольскі атрады».

Шчытавыя домікі, вагончыкі, палаткі разлічаны на пэўную колькасць людзей. Колькасць механизмаў, машын, тэхнікі таксама разлічана на пэўны лік спецыялістаў. Усе разумеюць і шануюць «души цудоўныя пaryvy», але сёня патрэбны цвярозы і дакладны разлік, дакладнае планаванне ва ўсім.

...Пасяджэнне камітэта камсамола будоўлі пачалося адразу ж пасля работы, а закончылася далёка за поўнач. Тут быў ўсе — і партторг будоўлі Аляксандра Антонавіча Ярмашэнка, і яе начальнік — Аляксандра Ізрайлевіча Шрайбера, і майстры, і брыгадзіры, і начальнікі ўчасткаў. Пасяджэнне камітэта камсамола нечым нагадвала планёрку, з той толькі розніцай, што на планёрках гутарылі пра вытворчыя пытанні, а тут — аб людзях.

Разбіраліся з Ліляй Ш. Ей дзесятніцаць. Працавала кранаўшчыцай на вялікім заводзе. А тут, на Шыманаўскім комплексе будіндустроі — Цэнтральным БАМе, — толькі трох кранаў. Лілю паставілі падсобніцай у брыгадзе аддзелачнікаў, цягаць раствор. Я глядзею на дзеячыну і не могу сабе ўявіць яе, такую кволую і маленькую, з цяжкімі насілкамі. А яна цягала. А потым узбунтавалася і сказала.

— Не магу.

Але ж няма ў Шыманаўску кранаў. Няма і ўсё

— Што будзем рабіць, Ліля?

— Я хачу працеваць, але не магу.

— Трэба, Ліля!

— Я разумею.

— Першы кран, які прыйдзе сюды, — твой.

— Дзякую.

— Ну, а як жа раствор?

— Буду цягаць.

— А можа табе лепш вярнуцца на завод?

— Не! Як жа я буду глядзець у вочы тым, хто мне паверыў, даверыў? Адсюль нікуды не паеду. У мене пашпарт з амурскай прапіскай! Нікуды не паеду.

Тут ніхто не ўгаворвае. З чалавекам, нават калі яму ўсяго дзесятніцаць, гутараць проста і шчыра.

Плыла цёмная амурская ночь, калі скончылася пасяджэнне камітэта камсамола. Густа аблепленая машкой — нібы замазаная чорнай фарбай для маскіроўкі, — цымяна гарэлі лямпачкі, запаленая ў тайзе мінчанінам Лёнем Курыленкам. Лёня тут як чарапік, вось толькі перад гнусам таежным бяссільны.

Я спытаўся ў Лілі:

— Чаго ты, такая маленькая і кволая, прыехала сюды? Хіба табе да пárы гэтыя моцныя дзеячы, што раствор цягаюць ды яшчэ і прытанцоўваюць?

— Праўду кажучы, я па рамантыку прыехала.

— І знайшла яе?

— Яна ёсьць. Я веру ў гэта. Толькі трэба спачатку праціці праз будзённую прозу.

І тады я зразумеў, чаму строгія камітэтчыкі паверылі Лілі і дараўвалі ёй «бунт».

Слова «рамантыка» я тут чуў рэдка. А калі і даводзілася чуць, то яно гучала крыху іранічна. Там, дзе робяць вялікія справы, прыгожых слоў не любяць. Не ўспамінаюць рамантыку там, дзе людзі першова глядзяць на гадзіннік у чакані раствору, а самазвалы, якія павінны яго прывезці, заселі ў гразі. Няма яе і тады, калі тыднімі лъюць таежныя бясконцыя дажджы і не даюць працеваць. Калі вібратор адскоквае ад зямлі, як мячык: вечная мерзлата не любіць, калі яе штурмуюць. Калі дзъyme вецер і кранаўшчыца не мае права паднімца на кран.

Не ўсе могуць вытрымаць таёк. Патрэбны моцныя нервы і добрая злосць.

Уся краіна будзе БАМ. Па аб'ёму, размаху работы, па працягласці магістралі няма ёй роўных. Мы даўно прывыклі да гіганцкіх лічбаў і вялікіх будоўляў. Але такіх будоўляў, як БАМ, яшчэ не было. Цяжка на-

ват уяўіць сабе будаўнічую пляцоўку даўжынёй у трох тысячах дзвесце таежных кіламетраў.

І ўсё ж я згодны з Ліляй: ёсьць тут сапраўдная рамантыка. Не зневажная традыцыйная атрыбыту — каstry і палаткі, а яснае разуменне значнасці і величы справы. Людзям, якім сёня дваццаць, даверана вельмі шмат. Кіраўнікі брыгад і майстры не намнога старэйшыя за сваіх байцоў. І ўсе вучыцаць. У пасёлку Будаўнік я ўбачыў, як пасля работы ўсе брыгады ішлі здаваць уступныя экзамены ў тэхнікумы і вышэйшыя навучальныя ўстановы.

БАМ — гэта найвялікшая будоўля, дзе фарміруецца інтэрнацыональны калектыў і ўзаємаўзагащаюцца прадстаўнікі больш чым сарака нацыянальнасцей. Кожны, хто прыехаў сюды з чыстымі сэрцамі, знайдзе тут сваё месца ў жыцці, шчасце. Вось гэта і ёсьць рамантыка — бясцэнная рамантыка стваральнай працы.

...Калі будуюць дарогу, значыць па ёй прайслі ўжо разведвальнікі-першапраходцы. Прайслі там, дзе нічога, апрача тайгі, не было і ўсё будзе — дарога і станцыі, гарады і заводы. Яшчэ ў гады Вялікай Айчыннай вайны, адразу ж пасля бітвы на Волзе, з арміі быў адкліканы малады разведвальнік Аляксандра Аляксеевіча Пабожы. Яму і давялося праціці праз будзённую прозу.

І тады я зразумеў, чаму строгія камітэтчыкі паверылі Лілі і дараўвалі ёй «бунт».

Слова «рамантыка» я тут чуў рэдка. А калі і даводзілася чуць, то яно гучала крыху іранічна. Там, дзе робяць вялікія справы, прыгожых слоў не любяць. Не ўспамінаюць рамантыку там, дзе людзі першова глядзяць на гадзіннік у чакані раствору, а самазвалы, якія павінны яго прывезці, заселі ў гразі. Няма яе і тады, калі тыднімі лъюць таежныя бясконцыя дажджы і не даюць працеваць. Калі вібратор адскоквае ад зямлі, як мячык: вечная мерзлата не любіць, калі яе штурмуюць. Калі дзъyme вецер і кранаўшчыца не мае права паднімца на кран.

Не ўсе могуць вытрымаць таёк. Патрэбны моцныя нервы і добрая злосць.

Уся краіна будзе БАМ. Па аб'ёму, размаху работы, па працягласці магістралі няма ёй роўных. Мы даўно прывыклі да гіганцкіх лічбаў і вялікіх будоўляў. Але такіх будоўляў, як БАМ, яшчэ не было. Цяжка на-

ват уяўіць сабе будаўнічую пляцоўку даўжынёй у трох тысячах дзвесце таежных кіламетраў.

Магістраль злучыць Лену з

нізоўем Амура і ўцягне ў гас-

падарчае жыццё велізарную



Чадуюць дзеячытые БАМ



тэрыторыю, якая да гэтага часу была недаступнай чалавеку. Прайшоўшы праз Сібір, Амурскую вобласць, Якуцію, дарога дасць яшчэ адзін выхад да акіяна. Пачненца рэканструкцыя транспартных сувязей з Сахалінам, Камчаткай, Калымой, узникне нябачаны эканамічны ўзлёт велізарнага краю з сапраўды невычарпальнымі рэсурсамі. Сёння большая частка тэрыторыі, па якой пройдзе магістраль, яшчэ глухая, мала вывучаная, практычна ненаселеная. Асобныя адкрыцці геолагаў сведчаць, што тут шмат золата, каменнага вугалю, медзі, серабра, свінцу, цынку. З будаўніцтвам Байкала-Амурскай магістралі пачнуцца распрацоўкі медзі на унікальным Удаканскім месцанараджэнні. Запасы яе невычарпальныя. Ветка на Чульман дазволіць дабраца да Паўднёва-Якуцкага месцанараджэння вугалляў, іх можна здабываць адкрытым спосабам. Магістраль дасць магчымасць для стварэння металургічнай базы ва Усходній Сібіры, паскорыць асваенне Тунгускага вугальнага басейна.

Магістраль выкліча да жыцця велізарныя раёны. Але трэба пераадолець сур'ёзныя цяжкасці. На шляху — скалістыя берагі Байкала, Паўночнамурскі хрыбет, хрыбет Удакан, Каларскі, Дусе-Алінь. Дзесяткі рэк, сотні ракулаў, тайга, спрадвечная мерзлата. Німа ні сцежак, ні дарог, рэдкія пасёлкі прыляпіліся да берагоў рэк. Адлегласці вымяраюць не кіламетрамі, а гадзінамі пералётаў на «ЯК-40».

Па магістралі Тайшэт — Савецкая Гавань у 1982 годзе павінны пайсці паязды. Але для гэтага патрэбна тытанічная работа дзесяткаў тысяч людзей і велізарнай колькасці тэхнікі.

...Яшчэ дзве гадзіны пералёту, і «ЯК-40» прабіваецца праз тайгу і неба. Пасадка ў Тындре. Быў калісці рабочы пасёлак, такі, як і ўсюды ўдоўж магістралі, але хутка тут, на вечнай мерзлаце, у сейсмічна небяспечным поясе, будзе вялікі горад. Для яго прыдумалі ўжо імя — Паўночнаамурск.

Калі бамаўцы гавораць пра будучыя гарады, яны ўсе становяцца паэтамі. Дзіўна глядзець на векавую тайгу, адчуваць пад ногамі вечную мерзлату і выклікаць ва ўяўленні будучыя цудоўныя гарады. Але яны ўжо ёсць. Ці не так пачналіся нашы Наваполацк і Салігорск?

За тры тыдні, праведзеныя ў паездках і палётах удоўж трасы, я атрымаў запрашэнні на 20 вяселляў. У якасці пасагу маладыя дарылі свае будучыя гарады. БАМ для дзесяткаў тысяч маладых людзей — гэта раніца лесу. Цяжкага і шаслівага.

У. ЛЕВІН

Амурская вобласць — Мінск.



Канстанцыя БУЙЛО

Роднаму краю

Зямля беларуская, родная маці,
Расціла мяне ты у беднае хаце...
Ля прызыбы стаялі сяброўкі-бярозкі,
Ранялі на плечы мне светлыя слёзкі,
Да сонца працягвалі тонкія веци,
Якія май щёплаю зеленню квеци.
Я выйшла у свет... На дарогу — праз
поле,
Шукаць свайго шчасця, шукаць сваёй
долі,
Жылося усяк... Лепш і горай жылося;
Як лісток, мяне вецер ад хаты адносіў
У свет невядомы, чужы, нелагодны
Шукаць сабе працы далёка ад родных...
Я працу знайшла, ды ўзнікала латрэба
Убачыць блакіт беларускага неба,
Пачуць нашы песні, узысці на узгоркі,
Дзе пах ад чабору думяны і горкі,
Дзе шум баравы — то ліхі, то пануры,
То грозны, калі разгуляеца бура,
То светлы, праніклы, патайны і чисты,
Як шум ціхай хвалі лістрана-празрыстай.
Я рыфму пачула над той самай рэчкай,
Дзе грэчка паліла ружовыя свечкі,
І сэрца кранала так сумам глыбокім,—
Што слёзы расілі дзяўчыя шчокі.
Таму свае песні сёня я прысвячаю
Маёй Беларусі — любімаму краю.



Эдзі АГНЯЦВЕТ

Кветкі на руінах

Прысвячаю дзяўчатам першых
паслявенных гадоў

Я прымаю досвітак, як дзіва,
Ен з маленькіх цудаў пачынаеца:
Я збіраю фарбаў пералівы,

Слухаю, як горад прачынаеца.
Горад мой!

Зялёныя дубровы
З паркамі тваімі парадніліся.
Ты — ад юных гальштукаў — пунсовы,
І даўно ўжо раны загаіліся.

Ціха крэсляць неба над табою
Белыя сцяжынкі рэактыўныя...
Я чамусьці згадваю другое.
Памяці сцяжынкі — вельмі дзіўныя.

Колер смутку — попел чорна-шэрэ
Засцілаў зямлю маю згарэлую.
Я лічыла лепшаю кватэрэй
Цеснью каморку уцалелую.

Першыя чырвоныя цаглінкі —
Быццам выклік попелу халоднаму.
А над імі — яркія хусцінкі.
Мілія дзяўчатаныя нашы родныя!

Нібы тыя ластаўкі й сініцы,
Усё спявалі з самай раннай раніцы:
Першыя ў сталіцы будаўніцы,
Воінаў знявеченых выбранніцы...

Я хачу, каб не забылі людзі
Першых тых — засівераных, стомленых,
Каб у нашым Мінску — нашым цудзе
Тую мужнасць, тую славу помнілі.

Дзе ні пройдзеш па зямлі адзінай,—
Ёсць сляды — вачам і сэрцу бачныя.
Помніце аб кветках на руінах,
Будзьце ім на ўсё жыццё удзячныя!



Вера ВЯРБА

**

«Жыві з надзеяй!» Казку лепей скласці,
Калі ў запасе вечнасці німа,
А толькі дні няўлоўныя, як шчасце,
І два крылы, як белая зіма.

Плыве ў разводдзе радасці вясновай
Мой карабель, блакітная карма.
У цішыні — запозненныя слова
І два крылы, як белая зіма.

За небакраем далеч халадзее —
Прыстанак доўгі выберу сама.
Перажывуць мяне
мая надзея
І два крылы, як белая зіма.

Любоў мая! Я свет табе пакіну
І ўсё, што хвалявала недарма.
Хай нада мной застынуць слёзы сына
І два крылы, як белая зіма.

ПАЭТЫЧНАЯ ВЯСЁЛКА

Навошта весці гаворку
Пра веліч жывой мовы!
Вазьму яе спелую гронку,
Пачину шаптаць замовы.
Крыштальнасць твайго
сумлення —

Жыцця найсвятлейшая мэта.
Хай маюць усе пакаленні
Аблічча твайго прыкметы.

Хай дзеци твае гуртам
Сеюць шчаслівая гоні!
Хай песні на ўсю магутнасць!
Хай з цэлага свету госці!

Слабасць адну маеш —
Шчырасць да людства працы.
Умееш касіць і прасці,
Разумна маўчаць і марыць.

Мне цёпла, утульна, лёгка.
Нішто так не грэз погляд,
Як вонратка з твайго лёну,
Акраец шэрата поля.

Хай сіла ў чатыры столкі
Мае скруціць карэнні,—
Прад імем тваім толькі
Апушчуся на калені.

Еўдакія ЛОСЬ

Цымбалы з чырвоным бантам



Цымбалы з чырвоным бантам,
дзе вы былі-хадзілі!
Каму ракаталі славу,
каго ў карагод вадзілі!
Цымбалы з чырвоным бантам
едуць, відаць, з вяселля...
Іх слухаў жаніх закаханы,
расхінаючы белы вэлюм.
Цымбалы з чырвоным бантам
казалі нявесце многа.
Што будзе яна шчаслівай,
будзе людзяць малога...
Цымбалы з чырвоным бантам
ігралі усім танцорам,
і кожны скакаў, колькі хоча,
на ўщеху высокім зорам!
Хай жа гудуць-іграюць
вясельнікам і дэмантрантам,
з хаты у хату ходзяць
цымбалы з чырвоным бантам!



Вольга ІПАТАВА

Сыпце, сыпце маку на
ўзыходзе
У пакой, дзе маладая спяць!
Хай пры самай чорнае нагодзе
Сварцы ў гэтай хаце не бываць.

Святаяннік кіньце і вярбенку
Ад суроку — хай не знаць ім
зла!

Белая нявесціна сукенка
На падлогу воблакам сплыла.

Маладая — не адчуе страты.
Цёплы сон на мужавым плячы!
Кволыя ціхмянныя зярніты
Высыпле з пантофлі, ўстаючы.

Пабяжыць па яблыкі у ранак,
У вільготны сад і цішыню,
І, узбегшы радасна на ганак,
Усміхнецца сонечнаму дню.



Данута
БІЧЭЛЬ-ЗАГНЕТАВА

Razime

Не праста даваць клятву
На вернасць табе да смерці.
Ступіць на тваю кладку,
Глынуць хмельнага смеху.

3 АДАЧА здавалася простай і даступнай, як широкая асфальтаваная дарога, што вядзе з Гомеля ў вёску Урыцкае. «Як мага больш выразных дэталей вячэрняга сяла, вясковага каларыту», — пажадалі нам у рэдакцыі.

Удзень высокамеханізаваная сельскагаспадарчая вытворчасць абступала нас з усіх бакоў. Магутная тэхніка завяршала на палях апошнія асеннія работы. Дзесяткі кадраў прасіліся ў абекты ў на вялікім жывёлагадоўчым комплексе калгаса, не толькі вялікім, але і па-сапраўднаму прыгожым. Эфектна гучалі слова « завод » і « цэх » прыстасоўна да калгас-

(здымак 1). А яркія ліхтары на вуліцах Леніна, Ятчанка, Камуністычнай, вітрыны магазінаў і Дома быту на галоўнай вуліцы рабілі сельскі пейзаж Урыцкага падобным на гарадскі. З вокнаў сучасных добраў-парадковых дамоў лілося свяло, прыглушанае моднымі люстрамі і падвесамі (здымак 2).

На участку вуліца Ятчанка — дзіцячы сад дзесяці пасля шасці пачаўся ажыўлены рух. Сорак восем мам і татаў, закончыўшы працоўны дзень, забіралі дзяцей з калгаснага дзіцячага сада (здымак 4). Выхавальніцы Людміла Нікіфараўна Бамбіза і Любові Васільеўна Астаповіч давалі апошнія — да

ГЭТЫ ВЯСКОВЫ КАЛАРЫТ...

най вытворчасці — у гаспадарцы ёсць свой камбікармавы завод і цэх палімераў, які вырабляе дэталі 40 назваў, выконвае заказы некаторых гарадскіх прадпрыемстваў.

Кожны са 150 механізатарадаў і шафёраў, кожны жывёлавод, што аблігуюць сотні галоў жывёлы на комплексе, усе пяць інжынераў калгаса імя Урыцкага, усе паляводы мелі непасрэдныя адносіны да высокага ўраджаю вызначальнага года пяцігодкі. Ён выявіўся ў значнай лічбе — 41,8 цэнтнера збожжа даў кожны гектар...

Мы шукалі вясковы каларыт. А па шырокай, як у горадзе, плошчы ішлі з поля дзяўчаты

заўтрашнія раніцы — наказы бацькам і сваім выхаванцам.

З фельчарам Соф'яй Шапарай і яе сынам Сяродкам мы пайшли зірніцу на кватэру, дзе яны жывуць. І мусілі з прыемнасцю пераканацца ва ўсіх выгодах сучаснага побыту вяскоўцаў (здымак 3). Нічога, што адрознівалася б кватэру газаваршчыка Уладзіміра Шапараў ад гарадской, нам не кінулася ў очы: ёсць водаправод, газ, цэнтральнае ацяпленне. Падзякаваўшы гаспадыні, мы зноў выйшлі на вуліцу.

З мэтанакіраванасцю сапраўдных гардзянак прайаўлялі сваю вечную цікаўнасць да





магазінаў сельскія жанчыны. Ва Урыцкім не так ужо мала гандлёвых прадпрыемстваў: хлебны, прадуктовы, прамтаварны, гаспадарчы, мэблевы магазіны. Але ці пад сілу сельскому магазіну забяспечыць шырокі асартымент, скажам, кандытарскіх вырабаў?

— Што вы,— пакрыўдзілася Ася Міхайлаўна Лазавік, дырэктар абласной школы кандытараў, што працуе ва Урыцкім.— Паглядзіце, вось торт «Лясная паляна», гэта — «Вясельны», гэта фірменны кармельны кошычак. Мы даем прадукцыю 32 назваў на 20 тысяч рублёў у месяц, і ніводная гаспадыня ва Урыцкім не абыходзіцца без яе ні ў свята, ні ў будні дзень. Вось бачыце (здымак 6), тут выконваюць вясельны заказ. А булачкі пой-

дуць у сталовыя і кафэ калгаса.

— Сталовыя? — перапыталі мы, робячы націск на канчатак.

— Так, ва Урыцкім адна столовая на комплексе, другая — у школе, а побач з намі — кафэ.

Мяркуйце самі (здымак 5), наколькі сучасны інтэр'ер гэтага кафэ. Ёсць, праўда, пэўная сельскагаспадарчая стылізацыя, на наш погляд, заканамерная, бо завецца гэтае прадпрыемства «Колас».

— Чалавек трыста за дзень абслугоўваем, — удакладніў аб'ём работы загадчык кафэ Леанід Баҳрах, — адразу можам прыняць 60 чалавек.

У Доме быту панавала вячэрняя баявая гатоўнасць нумар адзін — сустрэць кліента

ва ўсеўзбраенні. Прымераць пашытую рэч, адрамантаваць абутак, паправіць прычоску — служба выгод і прыгажосці, у адрозненне ад гарадской, ведае ў твар кожнага кліента, і гэта, калі можна так сказаць, забяспечвае выкананне кожнага заказа толькі па знаёству...


— Што ж, на ваш погляд, ўсё-такі харктэрна для вячэрняга жыцця вашага сяла? — спытаўся мы ў старшыні сельскага Савета Віктора Ігнатавіча Крывастаенкі.

— Вячэрняга? Бадай, высокая канцэнтрацыя духоўных сіл і захаплення на тэрыторыі Дома культуры. Пастукаіцеся ў любяя дзвёры Дома культуры — і вы зразумееце, што я маю на ўвазе.


За першымі дзвярыма выкладчык мясцовай музычнай школы Іна Гамзякова займалася па фартэпіяна з Наташай Пляц. За другімі — бібліятэкар Надзяя Лобжа ўпісвала ў чытацкія фармуляры назвы кніг. Надзяя спяшалася, бо ў вячэрні час чытачоў асабліва шмат. Яшчэ адны дзвёры прыадкрылі перад намі напружаную работу эстраднага аркестра з маладой салісткай Любой Быханьковай.

— А зойтра рэпеціруе духавы. У ім занята 16 чалавек, — растлумачыў Віктор Ігнатавіч.

Вячэрнія мелодыі не перашкаджалі сканцэнтраванай рабоче тэхнічнага гуртка, які вяла на грамадскіх асновах настайніца Любое Васільеўна Мамічава.



Мисціца Віцебшчыны



Інтарэсы бухгалтараў Анастасіі Быханьковай і Тамары Аксенцюк, жывёлавода Насці Мірончанка, настаўніцы Галіны Дзянісавны Кірзенка сышліся ўвечары на сцене, дзе рэпеціруе калгасны хор.

Відаць, такіх, як гэтыя людзі, меў на ўвазе А. М. Горкі, калі пісаў, што «вышыня культуры заўсёды стаіць у прямой залежнасці ад любові да працы».

— Мусіць, гэта вельмі добра, што ўсе вёскі нашага калгаса набываюць гарадское абласці,— сказаў Віктар Ігнатавіч.

І мы з ім ахвотна згадзіліся.

Фота Уладзіміра Вяхоткі.
Тэкст Валянціны Карапёўай.

Гомельскі раён.



«...адурила
буйшыца
шыка».

но

тыва 25-6

шыка

Расію на час

іздрачкі

Узник

штраф

Гаекрові

56-Рогач

Сімінка

адм. і адрес

35-2655

жук

Брасова Г

ва Г. В.

9 год

Віленск

штраф 1951

Вадз

Рэдакцыя газ
«Рабочія і
слянкі»

349306 г Краснагорск
Воронежской обл
ул Красноармейская

633190 г Бердск ЧССР
ул Ленина 46-28

Семашкозавод АГ

2. Мінск-41,
Ленінскій праспект-11.
Рэдакція часопіса

і «Рабочія і
слянкі».

Індекс предприятия связи и адрес
отправителя

Чітальня Генцель А.
1. Дацаваніс
ул. Стадионная 10-14

Індекс предприятия связи и адрес
отправителя

230023, г. Минск, 23,

Волгоградская 44-48-9.

Іх прыйшло ў рэдакцыю значна больш — вашых адказаў, драгія чытачы, на анкету «Рабочія і слянкі», змешчаную ў чацвёртым нумары часопіса за 1974 год.

Кожны дзень пошта ўсё прыносіць новыя допісы, новыя меркаванні, прапановы, заўвагі тых, для каго і існуе часопіс, каму прысвячае свае старонкі. Пішуць работніцы і калгасніцы, настаўніцы і інжынеры, пенсіянэркі і студэнткі. Пішуць з розных гарадоў і вёсак Беларусі, з Далёкага Усходу і Казахстана, Украіны і Паволжжа — з усіх куткоў нашай вялікай краіны.

Мы чытаем у рэдакцыі гэтыя пісьмы і, здаецца, адчуваєм біццё вашых сэрцаў, бачым спрыт ваших рук, захапляемся тонкасцю вашага разуму. Многія лісты — не толькі адказы на кароткія пытанні анкеты, але і раздум аб жыцці, аб шляху, які прайшла савецкая жанчына пасля Кастрычніка, аб нашай адказніцы за лёс дзяцей, за шчасце Айчыны, за мір у свеце.

«Мы нядайна святкавалі тысячагоддзе свайго горада,— піша работніца з Віцебска Марыя Пятроўна Сімакова.— Любаваліся ім і ўспаміналі, што пасля вайны ён ляжаў у руінах. Радасна, што паднялі мы яго з руін, паставілі на ногі, усё зрабілі тут сваімі рукамі».

«Я 21 год выпісваю «Рабочіцу і слянку», а ўсяго мне 50 гадоў,— паведамляе Вера Акімаўна Патаповіч.— Працу ю жывёлаводам у саўгасе «Лошніца» Барысаўскага раёна. Як маці, хачу сказаць вам, што выгадавала двух сыноў. Харошыя хлопцы, працавітая».

«Жыву ў Нарыльску з 1952 года. Цікавы тут край, цудоўныя людзі на нашай фабрыцы механічнага лічэння. Нядайна я працавалі падпіску на газеты і часопісы. На наш часопіс у нас падпісаліся 52 чалавекі (з трохсот працуючых)». Гэта радкі з пісьма інжынера Надзеі Рыгораўны Мяцельскай.

«Захапляюся подзвігам жанчын рэвалюцыі, мужнасцю наших маці і бабуль у гады Вялікай Айчыннай вайны, настойлі-



вай працай старэйшых сябровак на заводах, будоўлях, у калгасах,— расказвае мінская студэнтка Юлія Дарафеенка.— Так хоцаца выхаваць у сабе хоць асобныя рысачкі харктару Аляксандры Калантай, Веры Харужай, Варвары Саламаха».

«Вы часта пішаце пра маці,— чытаем у пісьме настаўніцы Валянціны Рыгораўны Зялёна з Маладзечна.— Пішыце яшчэ часцей, гэта вечная тэма. Каб усе памяталі, што маці не толькі трэба любіць, яе трэба шанаваць, берагчы. Яна адзіная ў свеце».

«Я піннер Тадэвуш Адзінец. Жыву ў вёсцы Казакі Шчучынскага раёна. Больш за ўсё люблю апавяданні пра вайну. А яшчэ пра трактарыстак. Пратамару Прыгарніцкую, якая напісала ў часопісе артыкул «Твой аўтограф на зямлі».

«Я родам з Украіны. Трынаццаць гадоў жыла ў Прыморскім краі, зараз — у Выбаргу Ленінградской вобласці. Часопіс выпісваю даўно. Чытаючи яго, вывучыла беларускую мову і цяпер ведаю тры мовы — родную ўкраінскую, рускую і беларускую» (з пісьма юриста Марыі Іосіфаўны Валынскай).

«Усе старонкі часопіса, якія раскрываюць узаемаадносіны ў сям'і, паміж закаханымі, паміж бацькамі і дзецьмі, у мяне на асобым уліку. Больш пішыце пра сям'ю»,— лічыць настаўніца Ніна Васільеўна Русаковіч з вёскі Доўгае Салігорскага раёна.

«Працую аўтакранаўшчыком у Паўладары. Сам з вёскі Усцеркі Глускага раёна. Прыехаў у Казахстан па камсамольскай пущёўцы. Ажаніўся тут. Жонка руская. Сябры — казакі, украінцы. Атрымаем часопіс — чытаю ўголос і ў сям'і (у нас двое дзяцей), і сябрам. Родную мову не трэба забываць... Уладзімір Зубрыцкі».

«Можа не зусім сціпла, але я хачу расказаць пра свою жонку Надзею Іванаўну, яна родам са Слуцка,— піша аператар Валгаградскага нафтаперапрацоўчага завода Генадзь Жук.— Працуе інжынерам на хімкамбінаце. Каб вы ведалі, колькі ў яе грамат за добрую работу, у тым ліку і грамадскую! Яна член КПСС. Падабаецца мне, што настойлівая. Завочна скончыла тэхналагічны тэхнікум у Мінску ў 1962 годзе, абараніла дыплом, прыляцела дадому і назаўтра нарадзіла сына. Маючы малое дзіця, паступіла ў Валгаградскі політэхнічны інстытут і паспяхова скончыла... Усё яна робіць з радасцю і дома, і на работе. І сям'ю ў радасці трymае».

Пісьмы, пісьмы... Добрачылівія, зацікаўленыя, шчырыя. Каб была магчымасць, іх хацелася б цытаваць без канца. Прыемна, што вам, нашы чытачы, падабаюцца матэрыйялы аб жанчынах-працаўніцах і герайніх мінулай вайны. Што палюбіліся

рубрыкі «Слова публіцыста», «Пяцігодка і мы», «На мерыдыянах Радзімы», «Мама, пачытай!». Што нашы маладыя чытачы з цікавасцю ўспрынілі клуб «Прапалеска». Што ў асноўным задавальняе вас дадатак да часопіса.

Але ж у кожным з ваших пісем — заўлагі, парады, прапановы. Усё гэта — цікавая праграма работы для рэдакцыі, аўтарскага актыву, усіх вас, дарагія сябры, бо толькі з вашай дапамогай рэдакцыя здолее рабіць часопіс яшчэ больш змястоўным і карысным. А вы раіце:

часцей друкуйце нарысы пра жанчын-рэвалюцыянерак; пра старых камуністак;

з нумара ў нумар пішыце пра ветэранаў мінулай вайны; больш падрабязна расказвайце пра жанчын — Герояў Сацыялістычнай Працы, перадавікоў пяцігодкі;

няхай будуць больш вострымі пер'і, калі крытыкуеце недахопы;

станьце пастаянным дарадчыкам маладой сям'і;

часцей расказвайце пра настаўніц, пра вясковую моладзь;

больш увагі спорту, жанчынам-спартсменкам;

малавата гумару, сатырычных старонак;

часцей пішыце пра каханне, вернасць і дружбу;

давайце больш матэрыялаў і фотаздымкаў аб родным краі;

хай будзе больш парад аб выхаванні дзяцей, аб тым, як

лепш наладзіць наш быт;

больш шчырасці ў размове з чытачом, больш кампетэнтнасці;

хочацца больш ведаць пра жанчын-пісьменніц і паэтэс, часцей бачыць у часопісе іх новыя творы;

бабуля ў сям'і — хіба гэта не тэма для жаночага часопіса?

Мы так падрабязна называем вашия прапановы і пажаданні, бо спадзяємся, што самі чытачы будуць актыўнымі памочнікамі рэдакцыі ў ажыццяўленні гэтых цікавых прапаноў, што ваши пісьмы, нарысы, карэспандэнцыі дапамогуць нам рабіць часопіс цікавым для кожнага.

Вельмі актыўна адгукнуліся чытачы на пытанне анкеты: «Пра якую жанчыну вам хацелася б расказаць або прачытаць на старонках «Работніцы і сялянкі?». Названы сотні імён — і тых, пра чые справы, подзвігі, песні ведае ўся рэспубліка, і жанчын менш вядомых, але не менш славных сваёй працай, талентам, шчодрасцю душы. Ім мы прысвяцім у будучым многія старонкі.

У шматлікіх пісьмах ёсць прапанова даваць у часопісе каляровую ўкладку, дзе змяшчаць рэпрэдукцыі карцін вядомых мастакоў, каляровыя здымкі. На жаль, рэдакцыя пакуль што не мае магчымасці рабіць гэта, але мы будзем імкнунца паліпшаць мастацкае афармленне выдання. Што ж датычыць бясплатнага дадатка да часопіса, то там вы, як і раней, знайдзіце і песню, і параду кулінара ці касметолага, і новыя фасоны адзення.

«Работніцы і сялянкі» — пяцьдзесят. Кожнае ваша пісьмо пачынаецца або заканчваецца віншаваннем рэдакцыйнай калегії, супрацоўнікаў, аўтарскага актыву часопіса.

«Мы з мужам ветэранам вайны, медработнікі, пастаянныя чытачы часопіса. Ад усёй сям'і — а ў нас чацвёрта дзяцей, ужо дарослыя,— віншуем вас з юбілеем! Шлем камуністычнае прывітанне. К. Ф. Мікульская. Гарадскі пасёлак Баравая Харкаўская вобласць».

«Творчых вам поспехаў, спакойнай працы і моцнага здароўя. Т. М. Борыс, работніца, г. Гродна».

«Віншую і жадаю бясконцай энергіі ў пошуках цікавага старага і цудоўнага новага. Не давайце нам старэць ні душою, ні целам. Пропагандуйце наш лепшы волыт работы на вытворчасці, у школе і дома. Г. М. Арцюх, качагар, горад Баранавічы».

«Ад імя сваіх сябровак-даярак віншую часопіс з пяцідзесяцігоддзем. Часцей прыезджайце ў вёску — у нас столькі харашых жанчын. Валянціна Булыка, вёска Ачукевічы Навагрудская гарадзіца».

А інжынер-канструктар Полацкага нафтаперапрацоўчага завода Ірына Сямёнаўна Станкевіч прысвяціла юбілею часопіса верш. Ёсць там такія радкі:

Хоць і вырас ты вялікі,
Хоць бягучы, бягучы гады,
Будзь заўсёды ты жаданы
І заўсёды малады!

Вялікае дзякую вам, дарагія сябры, за ўсплыя слова, віншаванні, пажаданні на дарогу ў другое паўстагоддзе. Рэдакцыя, як заўсёды, зноў чакае ваших пісем і парад, будзе імкнунца і надалей, каб часопіс уваходзіў у ваш дом як добры дарадчык і сябар, яшчэ лепш услыўляў савецкую жанчыну — працаўніцу, адважную, пяшчотную.

Ваша «Работніца і сялянка»

Маладосць.

Фота В. Баранава.





УДАЧ ЖАДАЮ ТВОРЧЫХ ШМАТ
НА ПЯЦЬДЗЕСЯТ ПА ПЯЦЬДЗЕСЯТ!

— Мама, што тут будзе?
— Колькі разоў кажу табе — яслі.
Мал. Я. Ганкіна.



— Не палохай-
цеся, дзетні, я ж
ваша мама.
Мал. Я. Бусла.



— Сыночак, табе ж яшчэ рана жа-
ніца!
— Эта мая справа!
— Ды на якія сродкі вы жыць бу-
дзеце?
— А вось эта твая справа.
Мал. В. Салаўёва.



— За тваё здароёе, мама!
Шмат гадоў табе жыць, мяне
карміц і паіцы!
Мал. В. Салаўёва.



— Калі твой муж так
добра навучыўся хату
падмятаць?
— Калі пятнаццаць су-
так атрымаў.
Мал. З. Паўлоўскага.




На вонкладцы: гэтыя радасныя жанчыны і дзяўчата — члены
брыгады цэха № 5 Мінскай швейнай фабрыкі «Камсамолка».
Іх калектыв, якім кіруе майстар Святлана Пойлава, заняў пер-
шае месца ў спаборніцтве камсамольска-маладзёжных брыгад.
Фота У. Вяхоткі.

Галоўны рэдактар М. І. КАРПЕНКА.
Рэдакцыйная калегія: М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ,
М. А. ЖЫДОВІЧ, М. С. КОНАНАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МА-
РЫНКЕВІЧ, Р. С. ПІЁНАВА, А. П. УС, В. А. ЧАРНЯЎСКАЯ.

Адрас рэдакцыі: 220041, Мінск, Ленінскі праспект, 77.
Тэлефоны: галоўнага рэдактара — 32-20-51, адказн. сакратара,
аддзела рабочага жыцця — 32-38-14, аддзелаў сельскага жыцця
і пісем, культуры і літаратуры, быту — 32-38-24.

Мастацкае афармленне Ю. У. Пучынскага.
Тэхнічны рэдактар І. А. Цылаў. Карэктар М. У. Васілеўская.
Журнал «Работница и крестьянка»
на белорусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

АТ 13207. Здадзена ў набор 1/X-74 г. Падп. да друку 23/X-74 г.
Ум. друк. л. 5. Ул. выд. л. 7,3. Фармат 60×90^{1/2}.
Дадатак — выкрайка. Тыраж 473 064 экз. Зак. 1236. Цэна 15 кап.



Від 000000 198 1350

ГПРМ.

Галерэ



«РАБОТНІЦЫ і СЯЛЯНЦЫ» – ПЯЦЬДЗЕСЯТ ГОД



10 1931

Цана 15 кап.

Індэкс 74995